

■ Парламенцкі дзённік

ДЭПУТАТЫ АБМЕНЬВАЮЦА ВОПЫТАМ

Туркменскія парламентары цікавяцца працай калег з нашай краіны

Дэлегацыя з туркменскага парламента — меджліса — зараз знаходзіцца ў Мінску. Ініцыятарам візіту выступіў ашхабадскі цэнтр Арганізацыі па беспяці і супрацоўніцтве ў Еўропе.

Учора туркменскія парламентары сустрэліся з дэпутатамі пастаянных камісій Палаты прадстаўнікоў па эканамічным, а таксама па бюджэце і фінансах. Сёння запланавана сустрэча з Пастаяннай камісіяй Палаты прадстаўнікоў па правах чалавека, нацыянальных адносін і сродках масавай інфармацыі. Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па эканамічным і фінансавым пытанням Міхалькова паведамляе журналістам, што ініцыятыва прывесці гэтыя сустрэчы зыходзіла ад туркменскага боку.

— Мэта візіту — пазнаёміцца з працай некаторых камісій нашага парламента. Яны ў Беларусі і Туркменістана даволі падобныя, толькі ў нас парламентам двухпалатны, а ў іх — аднапалатны. У апошнія гады нашы краіны збліжваюцца: інтэнсіўна развіваюцца эканамічныя і гандлёвыя стасункі, у Беларусі вучыцца вельмі шмат студэнтаў з Туркменістана. Гэты візіт у першую чаргу накіраваны на збліжэнне нашых краін, умацаванне міжпарламенцкіх кантактаў і абмен вопытам.

З Туркменістана прыехалі дэпутаты, якія прадстаўляюць Камітэты меджліса па сацыяльнай палітыцы, эканамічнаму развіццю і міжпарламенцкім сувязям. Дэлегацыю ўзначальвае Джургул Халбаева, намеснік старшыні Камітэта меджліса Туркменістана па сацыяльнай палітыцы. Парламентарый расказаў аб працы дэпутатаў у сваёй краіне і пацкавалася нюансамі заканадаўчай працы беларускіх калег.

— Нам цікава пазнаёміцца з вопытам працы Нацыянальнага сходу вашай краіны па здзяйсненні працэдур распрацоўкі, падрыхтоўкі і прыняцця заканадаўчых актаў, — заўважыла Джургул Халбаева.

У Нацыянальным сходзе пятага склікання створана рабочая група па супрацоўніцтве з меджлісам Туркменістана. Яе ўзначальвае намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры і навуцы Аляксандр Сягондкі.

Таваразворот паміж Беларуссю і Туркменістанам за апошнія пяць гадоў вырас больш чым у чатыры разы, што абумоўлена дынамічным ростам беларускага экспарту. Двухбоквы гандаль характарызуецца станоўчым сальда для Беларусі.

Па выніках першага паўгоддзя гэтага года таваразворот паміж краінамі перавысіў 113 мільянаў долараў. Беларускі экспарт склаў больш за 111 мільянаў долараў, а імпарт з Туркменістана — каля \$ 2 млн.

Беларусь экспартуе ў Туркменістан трактары, грузавыя аўтамабілі, дарожную, будаўнічую і сельскагаспадарчую тэхніку, вельаспеды, аўтааграгузчыкі, шыны, лекавыя прэпараты, хімічныя ніткі, прадукцыю дрэвапрацоўчай прамысловасці і прадукты харчавання. Аснову імпарту з Туркменістана складаюць баваўняная пражка і валакно, тканіны, трыкатажныя палатно, воўна, пасцельная і сталовая білізна, нафтапрадукты.

Надзея ЮШКЕВІЧ

БЕЗ ПАСРЭДНІКАЎ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусі, якая страціла ў гады Другой сусветнай вайны кожнага трэцяга жыхара, вельмі не абякава, што адбываецца ў цэнтры Еўропы. Як Прэзідэнт краіны, якая старшынюе ў СНД, ён перадаў асабліваму заклапочанасці кіраўнікоў дзяржаў Садружнасці адносна падзей, якія адбываюцца. Першарадная задача сёння — любіць цаной спыніць кровапраліцце, заявіў Прэзідэнт Беларусі. «Сёння самае жудаснае тое, што слова «вайна» зноў увайшло ў паўсядзёны ўжытак звычайнага еўрапейца, палітыка. Розум адыходзіць на другі план. Усе ці большасць праблем спрабуюць вырашыць праз прыцэл аўтамата. Раней гэта было далёка, дзесяці на іншых кантынентах, у іншых рэгіёнах. Сёння гэта адбываецца ў нашым агульным доме», — сказаў беларускі лідар.

«Але ж мы ўсе еўрапейцы. Што нам дзліць у нашай агульнай сям’і? Мы павінны зрабіць усё магчымае, каб гэты дом не разваліўся. Першарадная задача — любіць цаной спыніць кровапраліцце, дамагачыся міру. Вайна — гэта шлях у нікуды, гэта тупік, выбарца з якога надзвычай складана», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

«Спіраль узаемных абвінавачванняў, ультыматумаў, санкцый, якая раскручваецца, пагражае тым, што новыя раздзяляльныя лініі прайдуць ужо не на паперы, а стануць рэальнымі глыбокімі ранамаі на цэле Еўропы. А гэта — далейшая эскаляцыя напружанасці, якая можа прывесці да неэваротных наступстваў для ўсяго кантынента», — лічыць кіраўнік беларускай дзяржаўнай.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што сустрэча ў фармаце Мытны саюз—Украіна—ЕС праходзіць упершыню. «Сам факт таго, што мы селі за стол перамоў, дарагога каштуе», — адзначыў беларускі лідар. Прэзідэнт Беларусі выказаў глыбокае перакананне, што вырашэнне эканамічных рознагалоссяў таксама будзе спрыяць урэгуляванню сітуацыі ва Украіне.

Ён лічыць неабходным максімальна канструктыўна працаваць у гэтым кірунку. «Спадзяюся і веру, што гэтая сустрэча стане імпульсам да эфектыўнага дыялогу па пошуку кампрамісу выпрацоўкі рэальных крокаў як па нармалізацыі сітуацыі ў нашай Украіне, так і па ўзаемадзеянні ў маштабах усёй Еўропы», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Ён падкрэсліў, што Беларусі гатовая ў любы час прыняць у сабе наступныя райды перамоваў, каб гэта будзе неабходна.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што сустрэчу ў Мінску асвятляюць каля 170 журналістаў, якія прадстаўляюць 72 сродкі масавай інфармацыі з двух дзясяткаў краін. «Народы Еўропы, палітыкі многіх краін чакаюць хоць бы пазітыўныя сігналы з Мінска», — сказаў Прэзідэнт Беларусі.



Ф. БЕЛТА

Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін, выступаючы на сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі, Казахстана, Расіі, Украіны і высокіх прадстаўнікоў ЕС, заявіў, што суккупна шкода эканамічнай Расіі ад рэалізацыі пагаднення аб асацыяцыі Украіны з ЕС можа склацца больш за 100 млрд расійскіх рублёў. Ён лічыць, што з-за абнулення Украінай пошлін на імпарт з ЕС адбудзецца значны рост паставак еўрапейскіх тавараў на ўкраінскі рынак, гаворка ідзе пра 98% таварнай наменклатуры. «Пад ударам апынцуня цялыя сектары нашай прамысловасці і АПК», — падкрэсліў Прэзідэнт Расіі. На яго думку, страты будуць таксама ў Беларусі і Казахстане.

Уладзімір Пуцін таксама лічыць, што «менш канкурэнтаздольная ўкраінская прадукцыя будзе выцясняцца на рынак Мытнага саюза, у большай ступені на расійскі рынак». «Нельга сцідць з рахункаў таксама рызыку супрацьзаконага рээкспарту на агульны рынак Мытнага саюза прадукцыі краін ЕС пад выглядом украінскіх тавараў», — сказаў ён. Паводле слоў Уладзіміра Пуціна, Расія ў гэтай сітуацыі не можа бяздзейнічаць.

Аднак, заявіў Прэзідэнт Пуцін, Расія выступае за нарошчванне эканамічнага ўзаемадзеяння з Украінай. «На наш погляд, было б мэтазгодна не толькі захаваць, але і істотна нарасціць узаемадзеянне», — падкрэсліў расійскі кіраўнік. Разам з тым ён усумніўся ў магчымасці дабіцца гэтага, калі запрацуе пагадненне аб асацыяцыі Украіны з ЕС. Расія неаднаразова адзначала, што прыняцце Кіевам усіх патрабаванняў, якія змяшчаюцца ў пагадненні, непазбежна адмоўна адаб’ецца на аб’ёмна дынаміку гандлёва-інвестыцыйнага супрацоўніцтва ў Еўразійскім рэгіёне, падкрэсліў Уладзімір Пуцін. Таму, паводле слоў Пуціна, Украіна з удзелам прадстаўнікоў Еўрапейскага саюза з’яўляецца добрай магчымасцю для абмеркавання наступстваў асацыяцыі Украіны з ЕС і наступнага супрацоўніцтва з еўразійскай «тройкай». «Расія паважае і будзе паважаць суверэнны выбар любога народа, любой краіны ў арганізацыі ўласнага палітычнага арыентацыі, і арганізацыі саюзаў — ваенных, эканамічных, — адзначыў расійскі лідар. — Спадзяёмся, гэта будзе адбывацца не ў шкоду іншым удзельнікам міжнародных зносін і не за наш кошт».

Уладзімір Пуцін таксама падкрэсліў, што Украіна цэсна інтэграваная ў эканамічную прастору СНД. Па сутнасці, разам з Расіяй, Беларуссю, Казахстанам яна з’яўляецца неад’емнай часткай найбуйнейшага ў свеце адзінага гаспадарчага комплексу. «Кампаніі нашых краін напрацавалі цэлыя кааперацыйныя сувязі ва ўсіх базавых галінах. І гэта не павінна быць страчана», — дадаў ён.

Па словах Нурсултана Назарбаева, Казахстан гатовы аказаць гуманітарную дапамогу паўднёваму усходу Украіны. «Я лічу, што неабходна дапамагачь усёй Украіне. Калі будзе гуманітарны канвой, мы гатовы казахстанскі Чырвоны Крыж падключыць», — сказаў Назарбаёў.

Ён таксама выказаў надзею на мірнае вырашэнне канфлікту. Паводле яго слоў, калі далей сітуацыя будзе накаляцца, гэта можа прывесці да глабальнага сутыкнення. «Сітуацыя ва Украіне дасягнула крытычнай кропкі і можа прывесці да неперапытных вынікаў. Дасягненне мірнага ўрэгулявання па ўкраінскім шляху будзе значна пераважнае аб асацыяцыі Украіны з ЕС. Расія неаднаразова адзначала, што прыняцце Кіевам усіх патрабаванняў, якія змяшчаюцца ў пагадненні, непазбежна адмоўна адаб’ецца на аб’ёмна дынаміку гандлёва-інвестыцыйнага супрацоўніцтва ў Еўразійскім рэгіёне, падкрэсліў Уладзімір Пуцін. Таму, паводле слоў Пуціна, Украіна з удзелам прадстаўнікоў Еўрапейскага саюза з’яўляецца добрай магчымасцю для абмеркавання наступстваў асацыяцыі Украіны з ЕС і наступнага супрацоўніцтва з еўразійскай «тройкай».

«Расія паважае і будзе паважаць суверэнны выбар любога народа, любой краіны ў арганізацыі ўласнага палітычнага арыентацыі, і арганізацыі саюзаў — ваенных, эканамічных, — адзначыў расійскі лідар. — Спадзяёмся, гэта будзе адбывацца не ў шкоду іншым удзельнікам міжнародных зносін і не за наш кошт».

Украіне. Важна замацаваць добрыя тэндэнцыі».

Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка лічыць, што сёння ў Мінску вырашаецца лёс свету і Еўропы. «Мэта майго прыезду ў Мінск — спыніць кровапраліцце і пацаць працэс пошуку палітычнага кампрамісу», сказаў ён. Парашэнка перакананы, што яго мірны план урэгулявання сітуацыі на Украіне застаецца актуальным. Ён звярнуўся да лідараў яшчэ раз «паглядзець гэты план і прыняць яго». Пётр Парашэнка таксама прапанаваў дамовіцца аб стварэнні маніторынгавай групы, якая будзе маніторыць рэальны ўрон для МС ад асацыяцыі Украіны з ЕС. «Сёння мы можам дамовіцца аб стварэнні маніторынгавай групы, якая будзе маніторыць рэальны, а не гіпатэтычны магчымы ўрон, — сказаў Парашэнка. — І мяркую таго, як гэты ўрон будзе зафіксаваны, пагаварыць пра механізмы кампенсацыі або абароны».

Па ацэнцы Парашэнкі, гандлёвы абарот з Мытным саюзам упаў на 30%. «Гэта з’яўляецца нявыгадным яраў для Украіны, так і для нашых партнёраў з МС», — адзначыў ён. «Ні ў якім разе нельга дапусціць далейшых пагаршэнняў умоў гандлю», — падкрэсліў прэзідэнт Украіны.

Прэзідэнт Украіны таксама запрасіў ЕС і Мытны саюз да ўдзелу ў канферэнцыі донараў Украіны восенню 2014 года. «Ужо сёння мы разглядаем варыянты постканфліктнага развіцця рэгіёна (Данбасца), і міжнародная супольнасць заўважыла пра гэтаўнасць дапамагчы Украіне ў адпаведных намаганнях, — адзначыў Парашэнка. — Нашы замежныя партнёры гатовы зрабіць канкрэтныя прапановы ў ходзе міжнароднай донарскай канферэнцыі, якая запланавана на восень гэтага года».

Вярхоўны прадстаўнік ЕС па замежных справах і палітыцы бяспекі, намеснік старшыні Еўрапейскай камісіі Кэтрын Штан адзначыла важную ролю Беларусі ў правядзенні сустрэчы ў Мінску па таварных урэгуляванняў сітуацыі ва Украіне. «Перш за ўсё, дзякуй за праўлеўную ініцыятыву па правядзенні гэтай сустрэчы, — падкрэсліла Кэтрын Штан. — Гэта важнае мерапрыемства, каб сканцэнтравачь увагу на падзеях, якія адбываюцца ва Украіне. І вельмі важна, каб кіраўнікі краін рэгіёна маглі быць уцягнутымі ў гэты дыялог».

«Наша пазіцыя выразная: мы падтрымліваем выбар Украіны, шлях, па якім ідзе ўкраінскі народ», — падкрэсліла яна, дадаўшы, што для Украіны важна мець добрыя адносіны са сваімі суседзямі і краінамі ЕС.

Перамовы прэзідэнтаў краін-членаў Мытнага саюза, Украіны і прадстаўнікоў Еўрапейскага саюза працягнуліся ўчора ў Палацы Незалежнасці ў Мінску каля 4 гадзін. Сустрэча была працягнута ў фармаце рабочага абеду. Акрамя таго, адбыўся шэраг двухбоквых сустрэч.

ЗАДАЙЦЕ ПЫТАННЕ СТАРШЫНІ ДЗЯРЖСТАНДАРТА

27 жніўня старшыня Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі Рэспублікі Беларусь Віктар НАЗАРАНКА з 10.00 да 11.00 правядзе «праму» тэлефонную лінію.



Пытанні, якія датычаць сферы дзейнасці камітэта (паслугі арганізацыям і індывідуальным прадпрымальнікам па распрацоўцы тэхнічнай дакументацыі, узгадненні і рэгістрацыі тэхнічных умоў, сертыфікацыі прадукцыі і вытворчасці, дзяржаўнай (гігіенічнай) рэгістрацыі і іншае), можна будзе задаць па тэлефоне 8-017-233-52-13 ва ўказаны час.

АМАЛЬ КОЖНЫ ПЯТЫ НОВАНАРОДЖАНЫ — МІНЧАНІН

Мінск сярод іншых рэгіёнаў краіны займае ў дэмаграфічным пытанні першыя пазіцыі. На працягу апошніх гадоў насельніцтва сталіцы прырастае, распаўвае начальнік Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Мінска Дзяніс Малешкін.

На 1 ліпеня ў Мінску пражывала 1,9 млн чалавек, або пятая частка насельніцтва Беларусі.

— Прычым гэты рост выкліканы не толькі міграцыйнымі працэсамі, але і натуральным прыростам, — адзначыў Д. Малешкін. — У першым паўгоддзі ён склаў 2,5 тыс. чалавек і павялічыўся на 21,4% у параўнанні з аналагічным перыядам 2013-га.

У Беларусі амаль кожны пяты нованароджаны — мінчанін. За студзень — чэрвень у сталіцы нарадзілася 11147 дзяцей, што на 173 больш, чым за адпаведны леташні перыяд. Памерлі 8625 мінчан, або на 272 менш, чым за першае паўгоддзе 2013 г. Прыбылі ў горад 15 тыс. чалавек, выехалі за межы сталіцы 10,8 тыс.

Святлана ФРАЛЯНKOVA, «Мінск — Навіны».

ЗАПРАШАЕМ НА КАПЫЛЬСКІЯ ПАЦЕХІ

Тэатры гульні ў гумару, мініяцю, драматычнай і забавуальна-гульнявай калектывы, а таксама індывідуальныя выканаўцы — частушачнікі, аўтары і чыталнікі баек і гумарэсак збіраюцца 30 жніўня на V мінскі абласны фестываль гумару і гульні «Капыльскія пацехі».

На свята прыедуць больш за 20 аматарскіх калектываў з 16 рэгіёнаў Міншчыны. Прымуць у ім удзел і 9 калектываў, якія ў розныя гады ўдастоены звання «народны». Сярод іх гумарыстычны калектыв «Тары-бары» з Маладзечна, народны тэатр гульні і гумару «Старадарожская лясвічка», народны тэатр мініяцюр «Польскія» (Стоўбцы), народны гумарыстычны калектыв «Цешча» (Ратамка), народны малядзёжны тэатр гульні «Балаган» (Плешчаніцы). У якасці спецыяльнага госця запрошаны тэатр народнага гумару «Спораўскі акалот» Бірзэўскага раёна Брэсцкай вобласці (Спорава) — сталіца гумару на Брэсцшчыне.

У журы ўвойдуць члены рэдакцыйных калегій часопіса «Жыць» і штоднёвіка «Літаратура і мастацтва», прадстаўнікі тэатра сатыры і гумару «Хрыстафор», Мінскага абласнога цэнтра народнай творчасці.

Дадам, фестываль зарадзіўся ў 2000 годзе на Капыльшчыне, дзе заўжды берахліва захоўвалі і развівалі традыцыі народнай гульні і гумару. Яго ініцыятарам стаў першы на Міншчыне тэатр гульні «Капыльскія пацехі», створаны ў 1990 годзе на базе раённага цэнтра культуры.

МАТЭРЫЯЛЬНА ДАПАМОГА ПА ПРАБОўЛЕННЫМ ПОДПІСЕ

Галоўны бухгалтар аднаго з прыватных гандлёва-ўнітарных прадпрыемстваў Стаўбцоўскага раёна на працягу 2009 — 2011 года без ведама кіраўніцтва пералічвала на свой карт-рахунак матэрыяльную дапамогу.

Пры гэтым жанчына выкарыстоўвала давераны ёй электронны ключ лічбавага подпісу праз плацежную сістэму «Кліент — Банк». Такім чынам яна заваладоўла грашовымі сродкамі прадпрыемства ў памеры больш за 9 млн рублёў. Прычым загады аб выдзяленні дапамогі прадпрыемствы бухгалтар рыхтавала самастойна, падрабляючы подпіс кіраўніка.

Пракуратурай Мінскай вобласці па матэрыялах аддзела па барацьбе з эканамічным злачынствамі Стаўбцоўскага РАУС даччнены да зламысніцы заведзена крымінальная справа па факце крадзяжу маёмасці шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі ў буйным памеры. Ёй пагражае пазбавленне волі тэрмінам да 10 гадоў з канфіскацыяй маёмасці і пазбавленнем права займаць пэўныя пасады тэрмінам да 5 гадоў.

Таццяна ЛАЗОВСКАЯ.

ПРАЦЯГНУЎ ДЗЯРЖІНСПЕКТАРА НА КАПОЦЕ...

На дарозе ад помпавы станцыі Краснаслабодскага вядоўшчына да вёскі Столічкі Капыльскага раёна работнікі Нясвіжскай міжрайінспекцыі паспрабавалі спыніць для праверкі аўтамабіль, аднак кіроўца праігнараваў патрабаванне...

Паколькі далейшы шлях быў заблакіраваны службовым транспартам дзяржінспектару, мужчына вымушаны быў павярнуць назад. Машына заглохла, і тыя апаналі кіроўцу — жыхара вёскі Быстрыцы, які раней ужо прыцягваўся да адказнасці за незаконнае рыбалоўства. Калі начальнік інспекцыі наблізіўся да аўтамабіля, кіроўца паехаў уперад і, працягнуўшы дзяржінспектару на капоце, пакінуў месца здарэння. Цяпер вінаватому дзвядзецца адказаваць за непадпарадкаванне службовай асобе.

НА ДАРОЗЕ РАЗЫБІЛАСА СЯМ’Я ЖУДАСНАЕ ЗДАРЭННЕ, У ЯКІМ ПАЦЯРПЕЛА ЦЭЛАЯ СЯМ’Я, ЗАРЫБІЛАСА УВЭЧАРНЕ НА АЎТАДАРОЗЕ МІНСК — ГРОДНА.

Каля 19.30 у Лідскім раёне на 184-м кіламетры 28-гадовай вадзіцель грузавога аўтамабіля «Івека» не справіўся з кіраваннем, яго аўто выехала на паласу сусрэчнага руху, дзе сутыкнулася з аўтамашай «Пежо 406», якая ехала ў сусрэчным напрамку, паведамляе УДАІ МУС. У выніку пацярпелі і былі шпіталізаваны з цялеснымі пашкоджаннямі кіроўца, мужчына 1977 года нараджэння, і дзве малалетнія пасажыры — яго дачкі трох і сямі гадоў. Яшчэ адна пасажырка, жанчына 1957 года нараджэння (цешча кіроўцы), загінула на месцы здарэння.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Table with 5 columns: Номер лота, Наименование техники, Местонахождение объекта, Начальная цена продажи (бел. руб.), Сумма задатка (бел. руб.).

Умовы і парадок правядзення аўкцыона апублікаваны ў газеце «Звязда» № 158 от 22 августа 2014 года. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by. УНП 1019099370

СТАБІЛЬНАСЦЬ НА ФОНЕ МАКСІМАЛЬНАЙ ПРАГАНОВЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) Акрамя таго, на продаж зараз выстаўлена да 350 жылых пакояў у стандартных шматкватэрках.

Намеснік дырэктара па продажах на другасным рынку жылля агенцтва «Твая сталіца» Святлана КУДЗЕЛКА адзначае, што валавы аб’ём прапаноў на другасным рынку нерухомасці ў сталіцы за першае паўгоддзе сёлета павялічыўся больш чым на 40%, тады як колькасць здзелак з кватэрамі ў гэты перыяд, скарацілася амаль на 25%. У такой сітуацыі заканамерна было б чакаць зніжэння цен, аднак сярэдні ценнік квадратнага метра ў кватэрах стандартных спажывецкіх якасцяў з пачатку года паменшыўся толькі на 17 долараў і склаў 1 545 долараў, што можна лічыць вельмі стрэманай раэакцыяй рынку. Эксперт групы кампаній «Твая сталіца» адзначае, што паказчык першага квартала сёлета стаў рэкордна нізкім на колькасці набытых кватэр за апошнія 2 гады. Зніжэнне актыўнасці пакупнікоў звязана з вельмі высокім коштам Kredытавання здзелак з нерухомасцю.

Сярэдні ценнік квадратнага метра бюджетнага жылля невялікіх плошчэй складае ў рэальных здзелках ад 1550 да 1630 долараў. А вось пры продажы больш якасных аднапакаткавых «стаўка» такога «квадрата» агульная плошча будзе дасягаць да 1700 долараў.

ЗАСТАЮЦА ДВАУПАКАЁКІ І ПА 60-65 ТЫСЯЧ ДАЛАРАЎ

Цяпер у сталічным каталогу прапановы яшчэ існуюць зусім «слабенькія» кватэры коштам ад 55 да 65 тысяч долараў. Сёння гэта ўжо не толькі маласмейкі ў двух-, трох- ці чатырохпакаткавых дамах, але і маленькія «хрушчоўкі» ў старых паліпаверхавых. Аднак прапаноў падоўжана жылля толькі за месяц паменшылася амаль у два разы і складае цяпер каля 15 варыянтаў. Тут трэба адзначыць, што і па такім кошыце відэачона няяснае жыллё «завісае» нават летам. Устойлівы попыт пачынаецца на стандартныя двухпакаткавыя кватэры, ценнік на якія

свабоднымі грашыма менавіта ў «мёртвы» сезон шукаюць ліквідныя аб’екты па мінімальным кошыце. Потым падобныя кватэры рамантуюць або робяць там сур’ёзную рэканструкцыю і бліжэй да зімы прадаюць па іншым ценніку. Менавіта ў жніўні падобныя танныя аднапакаткавыя і былі «вымыты» з рынку. Сёння мінімальны ценнік бюджэтных аднапакаткавых пачынаецца з 53 тысяч долараў. Нагадаю, што ў ліпені падобныя кватэры магчыма было адшукаць і да 50 тысяч. Разам з тым, наш эксперт адзначае, што цяпер кліенты выбіраюць ужо больш якаснае жыллё. А вось прапаноў падобных стандартных аднапакаткавых па ценніку ад 55 да 65 тысяч долараў цяпер нават павялічылася. На рынку сёння некалькі соцень такіх кватэр.

Крыху лепшыя па якасці аднапакаткавыя кватэры прапаноўваюцца пакупнікам па ценніку ад 65 да 75 тысяч долараў. Менавіта ў гэтым цэнавым дыяпазоне існуе цяпер самая масавая доля аднапакаткавага жылля на продаж (да 300 варыянтаў).

Сярэдні кошт квадратнага метра бюджэтнага жылля невялікіх плошчэй складае ў рэальных здзелках ад 1550 да 1630 долараў. А вось пры продажы больш якасных аднапакаткавых «стаўка» такога «квадрата» агульная плошча будзе дасягаць да 1700 долараў.

СТАТУАЦЫЯ МОЖА ЗМІНІЦА, КАЛІ ўЛАДЫ АГУЧАЦЬ НОВУЮ ПРАГРАМУ ЖЫЛЛЁВАГА КРЕДЫТАВАННЯ, ЯКУ АБЯЦАЮЦ ПАНДРЫХТАВАЦЬ СЭЛЕТА ў СНЕЖНІ.

Тут Мікалай Прасталупаў упэўнены, што сёння двухпакаткавая кватэра адшукае сабе новага гаспадара толькі ў тым выпадку, калі кошт квадратнага метра гэтага жылля будзе ў межах ад 1500 да 1600 долараў. Маленькія двухпакаткавыя «хрушчоўкі» ў старых дамах набываюцца нават па таннейшым ценніку (1450—1500 долараў за «квадрат»). На даволі высокім узроўні склада сёння аб’ём прапаноў прапаноўваць якасных і прасторных двухпакаткавых кватэр палепшанай планіроўкі. Самы распаўсюджаны кошт на падобнае жыллё зараз знаходзіцца ў дыяпазоне ад 80 да 110 тысяч долараў. Па такім ценніку жыллёвае нерухомасць цяпер увогуле амаль не набываецца. У людзей адсутнічае магчымасць браць у банкаў танныя Kredыты, таму і зніклі пакупнікі дарагой маёмасці.

Мінімальны ценнік на трохпакаткавыя памяшканні цяпер пачынаецца з 70 тысяч долараў. Атрымліваецца, што слабенькія трохпакаткавыя за мінулы месяц нават панаклілі прыкладна на 3 тысячы. Па такім кошыце прапаноўваць кватэры агульнай плошчай ад 50 да 56 квадратных метраў. Аднак такіх танных варыянтаў на рынку існуе толькі не больш за 20-25 варыянтаў. Стандартныя трохпакаткавыя агульнай плошчай да 70 «квадратаў» каштуюць да 90 тысяч долараў. Трохпакаткавыя ў дзвяхпакаткавых дамах спалных раёнаў амаль самы распаўсюджаны ценнік ад 85 да 110 тысяч долараў. Спраўданыя попыт на вялікія і якасныя шматпакаткавыя ўзнікае на нашым рынку не раней, чым у кастрычніку.

НОВАЕ ЖЫЛЛЁ ТАННЕЦЬ НЕ ЗБІРАЕЦЦА?

Пры мінімальным попыце і максімальнай прапанове ценнікі на рынку павінны зніжацца з большай

КАЛІ ЎСЕ СУМНЕННЫ ЗДЫМАЮЦА...

РЫХТУЙ КАТЛЫ Ў ЛЕТКУ

ЖЫЛЛЁ ПА СТАЛІЧНЫХ ЦЭНАХ

Забраціраваць нумар у Астравецкай гасцініцы за два дні да прыезду не атрымалася: усё было занята. Такі ж адказ гучаў і ад уладальнікаў арэндных кватэр. Складвалася уражанне, што ледзь не ўвесь свет збіраецца з вiзітам у Астравец разам з намі. Радавала толькі тое, што прапанову аб здачы жылля ў гэтым горадзе хапае. Прыкладна на трэцім дзясятку нумароў атрымалі станючы адказ.

Даехаць да памежных беларускіх гарадоў бывае цяжка. Але Астравец у гэтым сэнсе служыць добрым прыкладам. Са сталіцы ў горад можна дабрацца за тры гадзіны на прыгарадным цягніку, што ходзіць двойчы ў дзень: раніцай ці позна ўвечары. Калі час вымагае іншых варыянтаў можна скарыстацца міжнароднымі цягнікмі або «электрычкамі» з перасадкай у Маладзечне. Ад станцыі прыбыцця Гудай да Астравца ходзіць аўтобус, «прывязаны» па часе да цягнікоў.

...Гаспадыня кватэры Ганна некалькі гадоў таму пераехала жыць у суседні горад Сморгонь да бацькоў, астравецкую чатырохпакаёўку здае. Па яе словах, попыт на жыллё ў Астравцы зараз вялікі, а цэны набліжаюцца да мінскіх. Папярэднія жыхары — будаўнікі з Расіі. Пытаемся, ці можа змяніцца Астравец пасля расшчэпа аб будаўніцтве АЭС.

— Так, горад сапраўды на вачах змяняецца, вядома ж, у лепшы бок, — кажа Ганна. — Самае важнае — людзі. У савадзі час колькасць жыхароў набліжалася да дзевяці тысяч чалавек, а пасля закрыцця буйных прадпрыемстваў стала няўмоўна падаць. Раней многія не бачылі тут перспектывы для сябе. Асабліва цяжка было з моладдзю. Ад'язджалі хто куды. Цяпер жа, наадварот, людзі прыязджаюць.

Кватэру ў Астравцы дзелім з двума будаўнікамі з Мінска. Яны таксама не паклапаціліся аб жыллошчы загіда і з вялікімі цяжкасцямі адшукалі гэты варыянт. Мужчыны прыязджаюць на АЭС працаваць ужо ў трэці раз. Іх работа — заліўка гатовых металаконструкцый станцыі бетонам. Кажуць, што ўмовы іх абсалютна задавальняюць: пляццэ добра, на будоўлі парадак.

Ужо зараз пяцьдзясят працэнтаў супрацоўнікаў мясцовага падраздзялення расійскай кампаніі «НІАЭП», што з'яўляецца генеральным падрадчыкам, — жыхары Астравца і Астравецкага раёна. Заўважу: гэта працоўныя месцы з вельмі добрымі ўмовамі. Па маім падліках, сярэдні заробак на будаўніцтве Беларускай АЭС у 2,6 раза вышэйшы за сярэдні па раёне. Дарогі — таксама важнае дасягненне гэтай будоўлі: новая ў бок Віліі, абязная вакол Астравца з асфальтавым пакрыццём. Тым астраўчанам, перад якімі стаяла кватэрнае пытанне, будаўніцтва таксама прынесла палёгка: узводзяцца два новыя мікрараёны. Прычым некаторым жыхарам першага не прыйшлося даплачваць за падвядзенне камунікацый — гэта было зроблена за кошт бюджэту. Да канца гэтага года мы павінны атрымаць новыя дзіцячыя сады на 190 месцаў і школу на 510.

Будаўніцтва станцыі выклікала цікаўнасць у прадпрыемальнікаў. У цэнтры Астравца будзеца шасціпавярховая гасцініца, ствараецца аб'ект прыдарожнага сэрвісу на трасе Полацк — Вільнюс.

Віктар Збігневіч узгадвае, як некалькі гадоў таму, калі з месцазнаходжаннем будучай АЭС яшчэ толькі вызначаліся, на Астравеччыне праводзілася маштабная праца па растлумачэнні насельніцтву пераваг будаўніцтва ў раёне. Па яго меркаванні, менавіта фактар усхваляна праекта мясцовага насельніцтва адыграў важную ролю пры выбары пляцоўкі на канчатковым этапе.

— Крамя згаданых аб'ектаў, у 2016 годзе ў Астравцы павінен з'явіцца яшчэ адзін дзіцячы садок, — працягвае Віктар Збігневіч. — Цяпер вырашаецца пытанне аб рэканструкцыі гарадскога стадыёна. Ужо будзеца маладзёжны цэнтр у першым мікрараёне, у другім праектуецца аб'ект фізкультурна-аздараўляльнага накірунку з лазняй, басейнам, трэнажорамі. Таксама трэба заўважыць, што будаўніцтва атамнай станцыі выклікала цікаўнасць у прадпрыемальнікаў. У цэнтры Астравца турэцкай фірмай будзеца шасціпавярховая гасціні-

ца ўзроўню трох зорак, гэтая ж кампанія будзе аб'ект прыдарожнага сэрвісу на трасе Полацк — Вільнюс непадалёк ад мякы. Яны таксама працягваюць цікаваць да вёскі Альхоўка. Мяркуюцца, што ў гэтым раёне будзе пабудаваны турыстычны аб'ект.

ДЛЯ МАЛАДЫХ — УСЕ ЎМОВЫ

Асобная размова — пра моладзь. Тым больш, што ўказам Прэзідэнта краіны аб'ектам будаўніцтва Беларускай АЭС прысвоены статус Усебеларускай маладзёжнай будоўлі. Расказвае **Наталля СЯНЮЦЬ, начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Астравецкага райвыканкама:**

— Цяпер у Астравецкім раёне жыць амаль тры з паловай тысячы маладых людзей (ва ўзросце ад 18 да 31 года). Мы разумеем, што з цягам часу іх колькасць будзе павялічвацца, таму ўжо зараз спрабуем ствараць умовы для адпачынку ў горадзе. Напрыклад, традыцыйна вялікай папулярнасцю карыстаецца дыскаго ў раённым Доме культуры, і нядаўна мы змаглі дамоўцца, каб па выхадных яна працягвалася да чатырох гадзін раніцы. Там можна пагуляць і ў б'ярд, аэрахакей, настольны футбол. Вядома, не пакаідаем без увагі аматараў спорту: нядаўна пры дапамозе адной з сетак рознічнага гандлю ў нас з'явілася якасная футбольная пляцоўка са штучным пакрыццём.

І гэта далёка не поўны пералік усяго, чым можа сабе заняць наша моладзь. Дарэчы, мы з удзячнасцю ставім да тых, хто прыходзіць у райвыканкам з уласнымі ініцыятывамі і заўжды спрабуем рэалізаваць гэтыя ідэі. Большасць з мерапрыемстваў з'явілася менавіта такім чынам. Думаю, з пабудовы ў горадзе маладзёжнага цэнтру нашы магчымасці ў гэтым сэнсе сур'езна павялічацца.

...Каб паназіраць за будаўніцтвам, накіроўваемся ў першы мікрараён. Большасць акуратных шматпавярховак ужо ў апошняй стадыі пабудовы, за некаторымі вокнамі відаць фіранкі. У самым цэнтры — школа і дзіцячы садок, на якім ужо фарбуюць фасад. Экскурсію па дашкольнай установе праводзіць яе загадчык **Павел РЫНКЕВІЧ**. На будоўлі ён ледзь не кожны дзень — кантралюе працэс.



Першы мікрараён з даху дзіцячага сада.

Фотаздымак Наталля СЯНЮЦЬ

— Наш дзіцячы садок стане першай такой установай з уласным басейнам, — расказвае спадар Рынкевіч. — Будзе тут і камп'ютарны клас. Крамя таго, у нашай установе запрацаваў аўтаматызаваная лінія транспарціроўкі ежы з харчовага блока — стравы, прыгатаваныя кухаркамі, будуць перадавацца выхавальцам пры дапамозе спецыяльнага ліфта.

Першыя «жыхары» павінны з'явіцца тут яшчэ да канца гэтага года — будаўнікі робяць апошнія штрыхі: фарбуюць сцены, дзе-нідзе дакладваюць кафлю, займаюцца ўпарадкаваннем тэрыторыі. Абслугоўваць дзіцяці будзе каля 50 чалавек. Пошук супрацоўнікаў ужо вядзецца.

НА БЯСПЕЦЫ НЕ ЭКАНОМЯЦЬ

Апошні пункт нашай вандроўкі — інфацэнтр АЭС, які знаходзіцца ў самым «сэрцы» Астравца. Патрапіць сюды, каб «наталіць» сваю цікавасць і развясці сумневы можа кожны ахвотны. Гаворыць кіраўнік групы інфармацыйнай работы і сувязяў з грамадскасцю РУП «Беларуская АЭС» **Эдуард СВІРЬІД:** — Наш інфацэнтр ствараўся яшчэ тады, калі на месцы цяперашняй будоўлі нічога не было. Задачай было даць насельніцтву раёна максімальна поўную інфармацыю аб тым, якія перавагі і якія небяспекі атамнай электрастанцыі. Мы аб'ехалі кожную вёсачку, кожны сельсавет і паўсюль тлумачылі людзям гэтыя нюансы. Цяпер нават стаячы ў краме, можна пацуць ад мясцовых жанчын такія паняцці, як «выпарная градзірня», ці «брызгалыныя басейны». Думаю, гэта добры паказчык паспяховай нашай працы. Цяпер астраўчане да нас амаль не ходзяць: большасць ужо даўно пачула адказы на свае пытанні. Асноўныя слухачы сёння — госці горада. Самае распаўсюджанае пытанне наведвальнікаў датычыцца адходаў, што застаюцца ад працы АЭС. Але людзі, што задаюць яго, звычайна трохі блытаюць паняцці, адходы — гэта тое, што нельга больш выкарыстоўваць. Адрацаванае паліва, на якім будзе працаваць рэактар, мы будзем вяртаць Расіі. Іх спецыялісты потым вылучаюць ледзь не ўсе элементы перыядычнай тэблцы з гэтага рэчыва. А сапраўдныя адходы — рэчы, якія падвергліся ўздзеянню радыяцыі (напрыклад, палычкі ці спецопратка, якія бабывалі ў «бруднай» зоне) будуць аб'яшчоджвацца і захоўвацца на самой станцыі. Пасля вываду яе з эксплуатацыі адходы перададуць на захаванне ў Аб'яднаны інстытут энергетычных і ядзерных даследаванняў у пасёлку Сосны пад Мінскам.

нае пытанне наведвальнікаў датычыцца адходаў, што застаюцца ад працы АЭС. Але людзі, што задаюць яго, звычайна трохі блытаюць паняцці, адходы — гэта тое, што нельга больш выкарыстоўваць. Адрацаванае паліва, на якім будзе працаваць рэактар, мы будзем вяртаць Расіі. Іх спецыялісты потым вылучаюць ледзь не ўсе элементы перыядычнай тэблцы з гэтага рэчыва. А сапраўдныя адходы — рэчы, якія падвергліся ўздзеянню радыяцыі (напрыклад, палычкі ці спецопратка, якія бабывалі ў «бруднай» зоне) будуць аб'яшчоджвацца і захоўвацца на самой станцыі. Пасля вываду яе з эксплуатацыі адходы перададуць на захаванне ў Аб'яднаны інстытут энергетычных і ядзерных даследаванняў у пасёлку Сосны пад Мінскам.

Задачай было даць насельніцтву максімальна поўную інфармацыю аб тым, якія перавагі і якія небяспекі нясе ў сабе будаўніцтва АЭС.

Усе сумненні наконт бяспекі і непрадказальных фактараў здымаюцца калі не тыпам рэактара, то хаця б сучаснай распрацоўкай расійскіх атамшчыкаў «на самы чорны дзень» — так званай «пасткай расплавы» (ці, па-навуковаму, «прыладай лакалізацыі расплавы актыўнай зоны»). Яна будзе ўсталявана на абодвух энергаблоках беларускай станцыі. Яе прызначэнне — «астуджаць» і нейтралізаваць шкодныя рэчывы з актыўнай зоны рэактара пры патэнцыйнай аварыі, не даючы радыеактыўным выкідам патрапіць у навакольнае асяроддзе. Увогуле, сістэмы бяспекі станцыі вымагаюць вялікіх грошай, але, як кажа Эдуард Свірід, «на бяспецы не эканомяць».

...Будоўля атамнай электрастанцыі сапраўды істотна змяняе Астравец. Горад, які яшчэ нядаўна не вылучаўся асаблівымі эканамічнымі перспектывамі і пакутаваў ад адтоку кадраў, цяпер становіцца адным з найбольш прывабных месцаў як для спецыялістаў ва ўсіх сферах, так і для інвестараў. «Мірны атам» у Беларусі пачынае ствараць... **Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ.**

Мінск — Астравец — Мінск.

НОВЫЯ КВАРТАЛЫ, СУЧАСНЫЯ ДАРОГІ

Сама станцыя будзеца за дваццаць кіламетраў ад Астравца. Нядаўна ў яе бок была адкрыта новая дарога. Бесперапынна на ўсход накіроўваюцца аўтобусы і легкавыя аўтамабілі: праца на АЭС вядзецца ў тры змены. Але не меншы маштаб будаўніцтва і ў самым Астравцы. Два новыя мікрараёны паўстаюць на яго ўсходзе і на поўдні.

— Кажучы аб перспектывах, якія атрымала Астравеччына з расшэннем аб будаўніцтве АЭС, я б пачаў з працоўных месцаў, — распавядае намеснік старшыні Астравецкага райвыканкама **Віктар СВІЛА**. —



Новая дарога да будучай станцыі.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Кнігарня

ФАТАГРАФІЧНАЯ ЛЮБОЎ ДА СЛОНІМА

З'явілася новая мода на выданне кразнаўчых ілюстрацыйных даведнікаў

У Мінску выйшаў невялікі альбом «Гісторыя Слоніма на старых фотаздымках і паштоўках (1900–1950)». Аўтар тэкста — Сяргей Чырвын, вядомы на Гродзеншчыне і ў Беларусі кразнаўца. Выдаў два, а можна і больш дзясяткаў кніг пра Слонім, Гродзеншчыну. Новае выданне — збор рэпрадукцый са старых паштовак і фотаздымкаў. «Слонім... даўно мог быць турыстычнай Меккай, куды едучы падыхаць паветрам даўніны, пахадзіць па старых вуліцах і завулках, дзе некалі хадзілі славетныя Сапегі, Агінскія, Пуслоўскія, Слізі, дзе да сённяшніх дзён клічуць сваіх верхнікаў касцёл святога Андрэя (1775), кліштар бернардынак (1664) і кліштар бернардынцаў (1630), а таксама адбудаваны ў цэнтры горада прыгожы Спаса-Праабражэнскі сабор...» — піша ва ўступным слове ўлюбёны ў родны горад Сяргей Чырвын.



Па фотазборы, прадстаўленым у альбоме, можна вывучаць гісторыю не толькі Слоніма, але і ўсяе Беларуса. Настолькі адрасна, цікава вывучаюць здымкі самыя розныя часы і падзеі. А колькі людзей сабраны ў ілюстрацыйных шэрагах!.. Пакарныя, вайсковыя, медыкі, проста жыхары горада першай паловы ХХ стагоддзя... Шкада, што альбом убачыць свет тыражом толькі 300 экзэмпляраў. Каб ведалі спамічанне з усяго свету, з усяе Беларуса пра такое выданне, то, несумненна, набылі б яго для сваёй хатняй бібліятэкі — як альбом душэўнай памяці пра родны горад.

Варта зазначыць: у апошнія некалькі гадоў выйшлі кнігі падобнага кшталту, якія вяртаюць да жыцця не толькі стараы паштоўкі, але і стараы фотаздымкі і прысвечаны самым розным гарадам — Мінску, Брэсту, Пінску і іншым.

Мікола БЕРЛЕХ

Фэст

Касі, каса, пакуль раса...

ГАЛОЎНЫМ ГЕРОЕМ «СПОРАЎСКИХ СЕНАКОСАЎ» СТАЛА БАЛОТА

Каля балота ў вёсцы **Высокае зранку сабраліся шматлікія госці. Былі не толькі турысты, але і мясцовыя людзі, а таксама жыхары суседніх вёсак.**

— Ой, людзі бульбо капаюць, а я на фэст сабралася, нібы работы не маю! — засмяялася на маё пытанне Валяціна Тарасевіч. — Дзеці мяне падбілі, кажучы: бульбу, маўляў, у наступныя выхадныя выкапаем — паедзем на касцоў паглядзім. Ды я і згадзілася. Цікава ўсё ж паглядзець, як людзі косяць. Цяпер касбу балота можна толькі на фестывалі ўбачыць. А я ж помню, як мы гэта сена з балота выносілі. Бацька косяць, а мы з маці потым у руках або дзяржуржамі выносілі траву на сухія месцы ды сушылі. Цяжка была работа. Але ж неабходная, бо для каровы сена больш не было дзе сабраць. Цяпер жа дзеткі, жыві і радзіць. Ужо карову не ялянуцца трымаць, таму сена на падворак прывязуць, — заклочае Валяціна Іванюна.

Размову падхоплівае таксама пахлыль глядач: — Тады каровы елі балотную траву, аж за вушамі трашчала, а цяпер раз-

бэсціліся, ім толькі сена з канюшынкай падаваў альбо з сенай травы. Балота і я пакасіў у свой час. А як перасталі яго касіць, то і зарастае...

Фестываль «Спораўскія сенакосы» і задуманы быў, паводле слоў яго галоўнага арганізатара, **дырэктара рэспубліканскага біялагічнага заказніка «Спораўскі» Вадзіма ПРАТАСЕВІЧА**, каб звярнуць увагу шырокай грамадскасці на праблему захавання балота як унікальнай эксістэмы. Спакон вжоку палешукі выкошвалі балотыстыя участкі. Таму тут жылі птушкі і прывычныя віды жывёлін. Калі касіць перасталі, балота стала зарастаць трыснягом, хмызняком. Яно пачало дзіць. І птушкам давялося пакінуць родныя мясціны. Стала знікаць насельніцтва гэтых мясцін — вяртлявая чаротаўка, ды і іншыя прадстаўнікі флоры і фаўны трапілі з балота адразу ў Чырвоную кнігу. Вось тады і заблі трывогу экалогі: балоты пад пагрозай.

У суседзяў-палаяў падобныя фестывалі праводзіцца даўно. Вось і ў нас упершыню маштабны фэст пад назвай «Чэмпіят на кашэнні балота» прайшоў у Бярозаўскім раёне ў 2007 годзе. З той пары тут з'явілася тэхніка, якой сапраў-

ды можна дапамагчы балоту. Бо рукамі многа не накосіш. Ні ў заказніку, ні ў мясцовых сёлах не знойдзецца столькі касцоў, каб справіцца з балотнымі зараснікамі. А вось машына, кулёнава з дапамогай праграмы малых грантаў Глобалнага экалагічнага фонду, — гэта рэальны крок да захавання нашых балот.

Значыць, з падобных фестывалаў ёсць рэальная практычная карысць. Ну і вядома, такія незвычайныя спаборніцтвы — справа відовішчана і займальнага. Каб бліжэй падысці да месца пракосяў, была вымушана замачыць ногі ў цёмнай балотнай вадзе — інакш ніяк. Пажылы мясцовы жыхар пачаў мяне супакоўваць: «Вы не бойцеся, што ногі ўсаджылі ў гэтую вадку: насамрэч яна гаючая. Май ў дзяццельце па калені хадзілі ў такой вадзе ледзь не штодня і ніколі не хварэлі». А касцы тым часам выстойваюцца па нумарах сваіх каманд. Галоўны суддзя спаборніцтваў яшчэ раз тлумачыць крытэрыі, па якіх будзе ацэньвацца касьба: хуткасць, вышыня пракосяў і чысціня кашэння. На старт выходзіць першая плячэрка каманд па два чалавекі ў кожнай... І чуюцца прывычныя «песня касцы», апісаная яшчэ нашымі класікамі ў лепшых творах...

Уладзімір ЦАЛКО, міністр прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя:

— Вельмі добра, што фестываль амаль з радавога раённага мерапрыемства вырас у маштабны форум рэспубліканскага значэння. Такімі акцыямі мы насамрэч дапамагам прыродзе, бо прыцягваем спачатку увагу грамадскасці, а затым і сродкі. Фоталектэрастанцыя, якую мы убачылі, з'яўляецца прыкладам плёнага супрацоўніцтва з Глобалным экалагічным фондам. У раённым бюджэце на такія праекты, як правіла, сродкаў не хапае. Але вучыцца выкарыстоўваць альтэрнатыўныя крыніцы энергіі сёння — патрабаванне часу. І колькасць такіх станцый у рэспубліцы будзе расці. **Дзімтрый ЦІХАНАУ, касец з каманды Мегіна-Кангаласкага ўлуса Рэспублікі Саха (Якуція):**

— У нас такія спаборніцтвы таксама праводзіцца, на беразе ракі Лены даволі многа балотыстых мясцін. Мой таварыш па камандзе працуе ў службе выратавання, я — землепарадкавальнік раённай адміністрацыі. Абодва любім касіць — гэта ж добрая зарплата, падтрыманне фізічнай формы. Ды і навыв дзядоў, лчу, забываць не варта. На спа-

Тым часам...

Валіла дрэвы на дахі...

За суткі выратавальнікі былі вымушаны двойчы прыходзіць на дапамогу насельніцтву, ліквідуючы наступствы непагадзі.

Спачатку ранкам спатрэбілася іх умяшанне ў аграгарадку Быстрыца Капыльскага раёна, дзе галіны дрэва ўліты на дах двухпавярховага жыллага дома, пашкодзіўшы тры лісты металачарапіцы. Не прайшло і паўгадзіны, як аналагічны выклік наступіў у пасёлка гарадскога тыпу **Грэск Слупцакага раёна**, дзе дрэва абрынулася на трохпавярховы жылы дом па вуліцы Мінскай. Паводле інфармацыі Мінскага абласнога ўпраўлення МНС, у абодвух выпадках пацярпелых не было, жытло прыдатнае для далейшага пражывання.

Спачатку ранкам спатрэбілася іх умяшанне ў аграгарадку Быстрыца Капыльскага раёна, дзе галіны дрэва ўліты на дах двухпавярховага жыллага дома, пашкодзіўшы тры лісты металачарапіцы. Не прайшло і паўгадзіны, як аналагічны выклік наступіў у пасёлка гарадскога тыпу **Грэск Слупцакага раёна**, дзе дрэва абрынулася на трохпавярховы жылы дом па вуліцы Мінскай. Паводле інфармацыі Мінскага абласнога ўпраўлення МНС, у абодвух выпадках пацярпелых не было, жытло прыдатнае для далейшага пражывання.

Усім ахвотным паказалі альтэрнатыўную крыніцу энергіі — фоталектэра-

станцыю, устаноўленую непадалёку ад вёскі за сродкі Праграмы малых грантаў ГЭФ. На кірмашы праектаў былі даволі цікавыя прапановы — напрыклад, па выкарыстанні балотнага трыснягу. Кіраўнік грамадскага аб'яднання «Эка-Дом» **Юры Спіноўчыч** паказваў, які адмысловы будаўнічы матэрыял можна атрымаць з біясплатнай сыравіны. Балазе, трыснягу ў і Бярозаўскім балоце расце колькі хочаш.

Святлана ЯСКЕВІЧ. Бярозаўскі раён.

Наталля **ЯЎТАШУК**, удзельнік каманды абласнога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, студэнтка **Брэскага дзяржаўнага ўніверсітэта:** — Вырасла ў вёсцы **Белае Камянецкага раёна** — гэта ў самой **Белавежскай пушчы**. Таму для мяне не праблема — дзялянку касіць або друо наколаць. А навучыў мяне касіць мой дзядуля — **Сцяпан Лук'янавіч Шахалевіч**. Ён 40 гадоў адрацаваў лясным чынам і пушчы. Дзед так цікава расказвае пра лес! І касец ён адмысловы. Некалі яшчэ з Пятром **Машэравым** разам на пракосях выходзіў, калі кіраўнік рэспублікі адпачываў у пушчы.

Раман СКАПСКІ, дырэктар Біжанскага запаведніка (Польшча): — На вашых спаборніцтвах я ўпершыню, а ў нас такія чэмпіянаты праводзіцца шмат гадоў. І сёлета 6 верасня пройдзе 13-ы чэмпіят сена на кашэнні балота. Будучы каманда з 37 краін. Усё гэта і мы, і вы праводзім на карысць балота. Яно — галоўны герой фестывалаў.



Наталля ЯЎТАШУК.

Святлана ЯСКЕВІЧ.



Будматэрыял з балотнага трыснягу.

Геапалітыка

ЦІ ЗНОЙДЗЕ ВЕНЕСУЭЛА ВЫХАД З КРЫЗІСУ?

Новы ўрад можа сфарміраваць папалечнік Чэ Гевары

На мінулым тыдні ўрад Венесуэлы пайшоў у адстаўку ў поўным складзе. Гэта было зроблена з мэтай даць магчымасць прэзідэнту краіны рэарганізаваць працу выканаўчай галіны ўлады, а таксама павысіць эфектыўнасць функцыянавання дзяржаўнай структуры і ўзмацніць барацьбу з карупцыяй. Эксперты мяркуюць, што фарміраваннем новага кабінета міністраў, які ўжо празвалі «Урадам будучыні», можа заняцца саветнік прэзідэнта Мадуры, 78-гадовы папалечнік Чэ Гевары Арланды Барэга Дыяс.



постсаветскіх рэспублік, у тым ліку і Беларусі. І выкліканая яна была, як правіла, сур'ёзным недахопам замежнай валюты. У выніку ў дзяржавах проста не было фізічнай магчымасці гарантаваць цвёрды курс уласнай валюты да замежных і забяспечыць замежнай валютай арганізацыі і насельніцтва.

Адной з галоўных задач новага ўрада павінна таксама стаць барацьба з цяжкай злачыннымасцю. Венесуэла займае адно з першых месцаў у свеце па колькасці гвалтоўных злачынстваў. Гэтая сітуацыя складалася дзесяцігоддзямі і зараз не мае простых шляхоў для вырашэння. Да прыходу Уга Чавеса да ўлады ранейшыя ўрады лічылі неабходным абслугоўваць інтарэсы буйнога бізнесу, у асноўным замежнага, а не ствараць працоўныя месцы для простых венесуэльцаў. У выніку многія грамадзяне Ве-

несуэлы, гадамі не маючы працоўнага месца, проста адвыклі працаваць. Гэта стварыла спрыяльную глебу для з'яўлення павышанай крывізнальнай актыўнасці. Намаганні ўрадаў Чавеса і Мадуры па стварэнні працоўных месцаў натякаюцца на створанне папярэднімі ўрадамі нежаданае часткі грамадзян сумленнай працы зарабляць на жыццё. Людзі проста прывыклі да злачыннага шляху папаўнення сваіх даходаў. Таму, каб зламаць няслухныя стэрэатыпы ранейшых дзеся-

Пакуль што абмяркоўваецца некалькі іншае рашэнне — з пачатку года адпуская тавары ў крамах на адбітках пальцаў, каб вырашыць праблему вывазу тавараў спекулянтамі за мяжу.

цігоддзяў, стварэнне новых працоўных месцаў павінна спалучацца з асветніцкай працай сярод насельніцтва.

Для сацыяльнай стабільнасці Венесуэлы важна таксама вырашэнне праблемы дэфіцыту шэрагу тавараў. Да чэрці ўсіх папулярных тавараў цяжка набыць у адкрытым гандлі, што стварае глебу для незадаволенасці грамадзян і шляху навыводы для спекулянтаў. Для вырашэння гэтай праблемы ў апошнія гады прадпрыемліцы даволі радыкальна крокі. Сярод іх — нацыяналізацыя замежных і прыватных прадпрыемстваў, якія вырабляюць дэфіцытныя тавары, і ўсталяванне межы цэн, па якіх тавары можна прадаваць у гандлёвых сетках. Гэта, у сваю чаргу, ударыла па вытворцах тавараў першай неабходнасці, часта не дазваляючы прадпрыемствам прадаваць з прыбыткам, і прывяло да вывазу спекулянтамі набытых па нізкіх цэнах тавараў у Венесуэле за мяжу, каб перапрадаць іх там па высокім рынковым коштах. Што, у сваю чаргу, таксама ўзмацняе дэфіцыт.

Вырашыць падобную праблему ў Савецкім Саюзе не атрымалася, што негатыўна адбілася на прастыжы ўлады і стала адной з прычын краху краіны. Аднак уяўляецца, што новаму венесуэльскаму ўраду значна лягчэй разабрацца з праблемай дэфіцыту, чым Савецкаму Саюзу, паколькі Венесуэла мае значна больш

сур'ёзныя даходы ад экспарту нафты, чым СССР. Неабходна проста закупляць сучаснае лініі па вытворчасці ў краіне дэфіцытных тавараў, усталяваць на іх рынковыя цэны і стымуляваць бізнесменаў таксама ўкладваць у вытворчасць. Праблему сацыяльнай абароны можна вырашыць з дапамогай павелічэння датацый сацыяльна неабароненым пластам насельніцтва, каб яны мелі магчымасць набыць неабходныя тавары па рынковых цэнах. Такі спосаб вырашэння праблемы можа дапамагчы і ў стварэнні новых працоўных месцаў. На жаль, пакуль што абмяркоўваецца некалькі іншае рашэнне — з новага года адпуская тавары ў крамах на адбітках пальцаў, каб вырашыць праблему вывазу тавараў спекулянтамі за мяжу.

У цэлым хочацца верыць, што новаму ўраду ўдасца вырашыць найбольш вострыя праблемы на шляху развіцця эканомікі Венесуэлы, што ўзмацніць вернага саюзніка Беларусі і захавае ва ўладзе тыя палітычныя сілы, якія наладзілі найбольш цесныя адносіны з нашай краінай. А рэформы павяліччаць рынковыя магчымасці для тых беларускіх прадпрыемстваў, што ўжо прыйшлі на венесуэльскі рынак, і сфарміруюць стымулы для іншых айчынных кампаній рушыць услед па гэтым шляху.

Сяргей КІЗІМА, доктар палітычных навук

Партнёры

СУПРАЦОЎНІЦТВА НЕ СПЫНІЛАСЯ

Венесуэла зараз перажывае нялёгкае час і ў палітычным, і ў эканамічным планах. Тым не менш, супрацоўніцтва з нашай краінай не спынілася. Наадварот, яно працягвае развівацца. Стала вядома, што новая свідравіна на тэрыторыі, дзе працуе сумеснае беларуска-венесуэльскае прадпрыемства «Петралера БелаВенесалана», дала фантанны прыток нафты.

Першапачатковы аб'ём, які плануюцца дабываць са свідравіны — 280 тон бязводнай нафты ў суткі. Гаворка ідзе пра ўскрыццё найбольш прадукцыйнай часткі раней разведаных залежаў радовішча на возеры Маракайба. Радовішча было перададзена беларуска-венесуэльскаму прадпрыемству ў 2008 годзе.

Прэс-служба «Беларуснафты» паведамляе, што бурэнню папярэднічала аб'ёмная праца. Былі вывучаны геалагічныя і прамысловыя умовы, ацэнены магчымыя рызыкі бурэння.

Паведамляецца, што максімальная нафтанасычаная магуннасць раскрытага пласта складае 60 метраў. За два тыдні прамысловай эксплуатацыі свідравіны здобчы нафты на ёй складала каля 30 тысяч барэляў, або 4,2 тысячы тон.

Сёлета гэта ўжо другі фантанны прыток нафты, атрыманні спецыялістамі кампаніі «Петралера БелаВенесалана» на свідравінах у Венесуэле. Так, у маі свідравіна № 103 на блоку VIII дала фантанны прыток чыстай нафты з аб'ёмам здабычы амаль 310 тон у суткі.

Надзея ЮШКЕВІЧ

Крок насустрач

ЭСТРАДА СУПРАЦЬ ГЕПАТЫТУ

Беларускія артысты аб'ядналіся, каб сабраць грошы на лячэнне прадзюсара Максіма Алейнікава (ён стваральнік, бадай, самага вядомага на айчынным сцэне дзівачага трыа «Топлес», а таксама аўтар мноства хітоў для іншых выканаўцаў). На пачатку жніўня ў кампазітара здарыўся рэцідыву гепатыту С, на які Максім хварэе з дзяцінства, і ён быў тэрмінова шпіталізаваны ў анкацэнтр у Бараўлянах.



Паводле звестак Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, сёння ў свеце ад хранічнай інфекцыі гепатыту С пакутуюць каля 130—150 мільянаў чалавек. Штогод да 500 тысяч з іх паміраюць ад звязаных з гепатытам С хвароб печані. Лекі ж, якія з верагоднасцю больш як у 90% могуць дапамагчы ў барацьбе з захворваннем, былі распрацаваны толькі сёлета і каштуюць 90 тысяч еўра за 12-месячны курс.

Сябры і калегі Максіма Алейнікава актыўна ўключыліся ў збор сродкаў на лячэнне прадзюсара. Напрыклад, спявак Аляксандр Саладуха, тэлеведучая Таццяна Мартынава, паэтка Алена Ермаловіч выставілі на дабрачынны аукцыён... саміх сябе — дакладней, сустрачы з імі і ўдзел у цікавых мерапрыемствах. Гурт «J.Mor» аналагічным чынам прапанаваў у якасці лота прыватны акустычны канцэрт, які пераможа выкупіць больш чым за 28 мільянаў беларускіх рублёў, што былі пераведзены на дабрачынны рахунак. «Мы да гэтага самі пералічылі пэўную суму, але дачакаліся, што з неабходных для лячэння сродкаў пакуль што сабрана крыху менш за палову. Таму выра-

шылі дапамагчы яшчэ чымсьці», — патлумачыў лідар гурта Уладзімір Пугач.

Акрамя невялікіх асабістых ініцыятыў, беларускія артысты злучыліся і ў адну маштабную: 18 верасня ў новай канцэртнай зале Прайм Хол у Мінску адбудзецца дабрачынны канцэрт «Усе, што нам трэба, — гэта любоў» у падтрымку хворага прадзюсара. Удзел у вяснянай шоу-праграме возьмуць, у прыватнасці, Валеры Дайнека, Іна Афанасьева, Анатоль Ярмаленка, Аляксей Хлястоў, Ганна Шаркунова, Георгій Калдун, Тэа, Аляксей Хлястоў, Алена Ланская, Ларыса Грыбалёва, Дзядзька Ваня, Іскуі Абалян, Саша Нэма, гурты «Топлес» (усе саставы), «Драждзі», «Ямайка», «Тяні-Топкай», якія выканаюць свае лепшыя хіты і песні Максіма Алейнікава. Усе сродкі ад продажу білету будуць пералічаны на лячэнне Алейнікава.

Вікторыя ЗАХАРАВА

Гандбол. Чэмпіят свету

НАШЫ Ў КАТАРЫ

Стаў вядомы расклад фінальнага раўнда, які пройдзе ў студзені 2015-га

Зборная Беларусі свой першы паядынак у папярэднім групе А правядзе 16 студзеня з дэючым чэмпіёнам свету камандай Іспанія. На наступны дзень, 17 студзеня, беларусы згуляюць са славацкамі, 19 студзеня падпадчыны Юрыя Шлаўцова сустраюцца з бразільцамі, 21 студзеня — з чылійцамі, а 23-га завяршыць першы этап гульні са зборнай Катар. Усе матчы турніру прой-

дуць на розных арэнах катарскай сталіцы Дохі. Час пачатку гульні пакуль не абвешчаны.

Пасля завяршэння групавога турніру лепшыя чатыры каманды кожнай групы выходзяць у плей-оф. Зборныя, якія занялі 5-е і 6-е месцы ў групах, прадоўжаць барацьбу ў рэйтынгавым турніры за месцы з 16-га па 24-е.

Чэмпіёны турніру вызначацца 1 лютага.

Каманда-пераможца атрымае прамую пусціку на Алімпіяду-2016 у Рыа-дэ-Жанейра і без адбору кваліфікацыя на наступны чэмпіят свету, які пройдзе ў 2017 годзе.

Мужчынская зборная Беларусі ў трэці раз будзе гуляць у фінальнай частцы чэмпіянату свету. У 1995 годзе ў Ісландыі беларусы занялі 9-е месца, у 1/8 фіналу прайграшы зборнай Германіі, а ў сучасным турніры атрымалі тры перамогі запар — над Ісландыяй, Іспаніяй і Румыніяй. У 2013 годзе ў Іспаніі нашы суайчыннікі сталі 15-мі. У 1/8 фіналу беларусы прайгралі камандзе Харватыі, якая стала ў выніку бронзавым прызёрам.

Склады астатніх папярэдніх груп:

- В — Харватыя, Боснія і Герцагіна, Македонія, Іран, Аўстрыя, Туніс;
- С — Францыя, Чэхія, Алжыр, Швецыя, Егіпет, ААЭ;
- Д — Данія, Польшча, Расія, Аргенціна, Бахрэйн, Германія.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ



Приорбанк XRBZ Group

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2014 года

«Приорбанк» Открытое акционерное общество г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	на 1 июля 2014	на 1 июля 2013
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		1 007 482	906 083
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		2 809	6 049
4	Средства в Национальном банке	1103		1 022 652	1 109 509
5	Средства в банках	1104		1 509 365	565 089
6	Ценные бумаги	1105		902 097	506 111
7	Кредиты клиентам	1106		13 075 267	10 866 129
8	Производные финансовые активы	1107		1 211 253	1 230 099
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		772	772
10	Инвестиции в зависимые юридические лица			-	-
11	Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица			-	-
12	Основные средства и нематериальные активы	1109		1 357 474	1 072 889
13	Имущество, предназначенное для продажи	1110		1 827	872
14	Деловая репутация			-	-
15	Отложенные налоговые активы	1111		78	-
16	Прочие активы	1112		855 323	683 084
17	ИТОГО АКТИВЫ	11		20 946 399	16 946 686
18	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
19	Средства Национального банка	1201		491	642
20	Средства банков	1202		4 908 084	3 651 561
21	Средства клиентов	1203		11 521 223	9 845 555
22	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		215 608	296 752
23	Производные финансовые обязательства	1205		5 443	181
24	Отложенные налоговые обязательства	1206		-	73
25	Прочие обязательства	1207		1 090 278	652 412
26	ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	120		17 741 127	14 447 176
27	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
28	Уставный фонд	1211		412 279	412 279
29	Эмиссионный доход	1212		-	-
30	Резервный фонд	1213		956 838	686 465
31	Фонд переоценки статей баланса	1214		665 952	597 524
32	Накопленная прибыль	1215		1 143 358	807 278
33	Всего собственный капитал, принадлежащий головной организации-банку			3 178 427	2 475 546
34	Доля неконтролирующих акционеров			26 845	23 964
35	Всего собственный капитал	121		3 205 272	2 499 510
36	Итого обязательства и собственный капитал	12		20 946 399	16 946 686
37	Капитал дочерних юридических лиц			-	-

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2014 года

«Приорбанк» Открытое акционерное общество г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	на 1 июля 2014	на 1 июля 2013
1	Процентные доходы	2011		1 068 344	767 741
2	Процентные расходы	2012		508 705	423 579
3	Чистые процентные доходы	201		559 639	343 982
4	Комиссионные доходы	2021		586 803	513 600
5	Комиссионные расходы	2022		89 512	77 018
6	Чистые комиссионные доходы	202		497 291	436 582
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		512	399
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		-	2
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		73 673	4 294
10	Чистый доход по операциям с производными инструментами	206		101 447	50 842
11	Чистые отчисления в резервы	207		279 952	135 217
12	Прочие доходы	208		644 323	374 979
13	Операционные расходы	209		1 032 022	636 901
14	Прочие расходы	210		54 313	81 437
15	Прибыль до налогообложения	211		510 598	357 525
16	Налог на прибыль	212		83 297	83 595
17	ПРИБЫЛЬ	2		427 301	273 930
18	Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц			-	-
19	Доля в прибыли (убытке) совместноконтролируемых юридических лиц			-	-
20	ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	427 301		427 301	273 930
21	Доля в прибыли (убытке), принадлежащая головной организации-банку			421 936	272 006
20	Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке)			5 365	1 924

Временно и.о. Председателя Правления С.И. Шишов
 Главный бухгалтер В.В. Манцовода
 Финансовая отчетность банка в полном объеме размещена на сайте банка по адресу: http://www.priorbank.by/news/accounting/quarter_cons/quarter_2014/quarter_07_14/
 Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ № 12 от 06.05.2013 года. УНП 100220190.

ОАО «Світанак» г. Жодино
 ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ГАЗИФИКАЦИИ на объекте «Техническое перевооружение красильно-отделочного цеха с внедрением машины для печати цилиндрочисными сетчатыми шаблонами, оборудованной системой прямого газового обогрева в г. Жодино, ул. 8 Марта, 1 с реконструкцией ГРУ и узла учета».
 Заявки принимаются по адресу: г. Жодино, ул. 8 Марта, 1 до 11.00 03.09.2014 г. За дополнительной информацией обращаться по тел. 8(01775) 7-14-92, 7-97-74.

ОАО «Технолит Полоцк»
 извещает акционеров о проведении 12 сентября 2014 г. в 14.00 внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47 (автовызов ОАО «Технолит Полоцк»).
 Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
 1. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.
 2. О выборе членов ревизионной комиссии.
 Наблюдательный совет ОАО «Технолит Полоцк».

Утерянный представителем Белгосстраха по Партизанскому району г. Минска бланк полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БУ № 0543491 считать недействительным.

БелВЭБ
 Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ОАО «БАНК БЕЛВЭБ»

(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 30 июня 2014 года)

	30.06.2014 (неаудировано)	31.12.2013
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	1 722 707.09	2 057 984.17
Драгоценные металлы	8 195.09	13 835.57
Производные финансовые активы	135.52	41.90
Средства в кредитных организациях	259 602.95	826 035.32
Кредиты клиентам	15 178 274.72	15 173 843.11
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 907 214.29	2 114 036.57
Инвестиции в ассоциированную компанию	38 807.65	37 715.62
Основные средства	998 574.84	973 795.92
Активы, построенные для продажи	193 039.51	209 987.02
Нематериальные активы	167 677.76	160 389.81
Текущий актив по налогу на прибыль	-	67 224.96
Отложенные активы по налогу на прибыль	261.90	12 374.49
Прочие активы	318 711.22	281 050.47
Итого активы		

Жаночае абследаванне

МАМАГРАФІЯ ПАЗБАЙЛЯЕ СТРАХАЎ



Мамаграфія можа быць прафілактычнай і дыягнастычнай.

Першая выконваецца ў межах скрынінгу, без наяўнасці скаргаў для выяўлення захворванняў, якія немагчыма прапальпіраваць. У ідэале здарова жанчына можа зрабіць здымак малочнай залозы ўжо ў 40 гадоў, а астатнія здымкі спецыялісты пасля будуць з ім параўноўваць. Надалей, пасля 50 гадоў, здымкі можна рабіць, як было сказана, раз у два гады.

Дыягнастычная мамаграфія робіцца па прызначэнні мамалога тым жанчынам, якія скардзяцца на боль у малочнай залозе.

...У нашай краіне жанчынам пасля 50 гадоў (у некаторых краінах пасля 40-45 гадоў) рэкамендуецца выканаць мамаграфію адзін раз у два гады. Якраз у гэтым узорце рак малочнай залозы выяўляецца найчасцей...

лозе, усшчыльненне, выдзяленні з саскоў, змяненні іх колеру і г.д.

Мамаграфія праводзіцца з 5-га па 12-ы дзень цыкла (адлік трэба весці з першага дня).

Калі пры мамаграфіі выяўляецца кіста малочнай залозы, то ўрач можа прызначыць пнеўмакістаграфію (рэнтгеналагічнае даследаванне). У апошнія гады, праўда, часцей выконваецца ультрагукавое даследаванне малочных залоз (УГД). Сутнасць тым не менш, тут адна. Спачатку робіцца пракол кісты, з яе выцягваецца вадкасць (яна накіруецца ў лабараторыю на даследаванне), пасля кісту запальваюць газам і робяць рэнтген у прамой і бакавой праекцыях. Уведзены газ самастойна рассмоктваецца на 7-10 дзён.

Р.С. Кансультацыю анкалага, мамалога, прафесара, доктара медыцынскіх навук Ляаніа Аляксеевіча Пуцькіскага можа атрымаць у мамалагічным цэнтры «Пуцькіскай і К». Падрабязнасці на сайце [doktor.by](#).

Калі ў жанчыны з'яўляецца боль і выдзяленні з малочных залоз, то першае, аб чым яна думае, — «што ў яе рак». У многіх гэты выклікае шок і поўную апатыю: гэта канец і з гэтым ужо нічога не зробіш. Але так думаць і рэагаваць нельга.

— Па-першае, акрамя раку, ёсць шмат іншых захворванняў, якія можна і трэба лчыць, — расказвае доктар медыцынскіх навук, прафесар Леанід ПУТЬКІСКІ. — Па-другое, рак малочнай залозы на ранніх стадыях добра лечыцца. Але усё трэба спачатку выявіць, і ў гэтым дапамагае мамаграфія. Мамаграфія — гэта рэнтгеналагічнае даследаванне малочнай залозы без прымянення кантрастных рэчываў. Выконваецца яна на рэнтгенаапаратах — мамографах. Прызначнае такое даследаванне ўрач-мамалаг або хірург. Аднак апошнім часам мамаграфія ўсё часцей прымяняецца пры прафілактычных аглядах жанчын. Такі метад дазваляе выявіць пухлікі, якія не заўсёды можна прапальпіраваць.

Мамаграфія з'яўляецца скрынінгавым (пры масавым абследаванні) метадам ранняга выяўлення раку і перадаковых захворванняў малочнай залозы. Пры рэгулярным і своєчасовым правядзен-

ні даследавання рак малочнай залозы сапраўды можна выявіць на ранняй стадыі. Наогул аб неабходнасці рэгулярнага правядзення мамаграфіі заставарылі ў 1960-я, калі навучыліся лчыць ранні рак малочнай залозы. Але гэта не прышло да зніжэння смяротнасці ад раку, паколькі большасць жанчын прыступала да лчэння, калі хвароба была ўжо ў запущаным стане.

Менавіта таму ў нашай краіне жанчынам пасля 50 гадоў (у некаторых краінах пасля 40-45 гадоў) рэкамендуецца выканаць мамаграфію адзін раз у два гады. Якраз у гэтым узорце рак малочнай залозы выяўляецца найчасцей, хоць такі дыягназ нярэдка ставіцца і маладым дзяўчатам.

Мамограф дазваляе зрабіць не толькі здымак, але і ўзяць з дапамогай пункцыі (праколу) біялагічны матэрыял для лабараторнага даследавання. На мамограф ёсць спецыяльныя падстаўкі для малочнай залозы. Пасля размяшчэння на гэтай падстаўцы залозу накрываюць спецыяльнай пласцінай і робяць здымак. Гэтая працэдура нехваравітая, а апраменьванне няшканднае і не аказвае адмоўнага ўздзеяння на здароўе. Здымкі выконваюцца ў двух ракурсах. Пры неабходнасці робяцца здымкі асобных участкаў залозы. Праціпаказана такое даследаванне толькі пры цяжарнасці і грудным кармленні.

Паход да стаматолага

Карыес — гэта вынік дрэннай гігіены ротавай поласці, недахопу фтору і залішняга захалпення ўгляводамі (салодкай ежай). Акрамя карыесу, нашым зубам пагражаюць і захворванні дзясен. Гэтай навалі спрыяюць рэзкі ежы, асабліва ў прамежах паміж зубамі. Аднак камяк рэзкі ежы пагражаюць нашым зубам і дзяснам?

— Справа ў тым, што менавіта рэзкі ежы, якія доўгі час знаходзяцца ў сваіх нішах, ператвараюцца ў цвёрдыя ўтварэнні, адкладанні, або камяні, — тлумачыць дырэктар ААТ «9-я стаматалагічная паліклініка г. Мінска» Міхаіл ВАУЧОК. — Камяні шчыльна злучаюцца з тканкамі зуба, і таму іх

так няпроста выдаліць. Яны выклікаюць сцісканне дзясны, што прыводзіць да яе запалення. Калі камяні не выдаліць своечасова (а зрабіць гэта можа толькі ўрач-стаматолаг), слізгістая дзясны пашкоджаецца, тканкі, якія трымаюць карань зуба ў луцы, парушаюцца, і мы ўрэзце губляем зуб.

Сучасныя даследаванні вучоных і ўрачоў-стаматолагаў паказваюць, што бэ дакладна, рацыянальнай гігіены ротавай поласці папярэдзіць развіццё карыесу і захворванняў слізгістай абалонкі фактычна немагчыма. Узровень навуковых ведаў не пакідае сумненняў у тым, што карыес пачынаецца там, дзе змальз зубамі найбольш церпіць ад уздзеяння мікраарганізмаў, якія яе размякчаюць. Гэты працэс называецца дэмінералізацыяй, паколькі

з малі выпадаюць крышталікі, з якіх яна складаецца. Паступова паверхня становіцца шурпатай, матавай, а пасля з'яўляецца поласць. Гэта і ёсць карыес.

На гэтым этапе карыёзнага працэсу чалавек і пачынае адчуваць хваравітасць у пашкоджаным зубе падчас ужывання кіслай, салёнай, салодкай, халоднай, гарачай ежы. Калі своечасова не звярнуцца да стаматолага па лчэбную дапамогу, то захворванне будзе хутка развівацца і паражаць больш глыбокія тканкі зуба. А значыць, больш стане больш моцным і працяглым. Калі зуб не лчыць, то можна яго пазбавіцца.

Любое захворванне развіваецца не адразу, а праходзіць пэўныя стадыі. І лепш за ўсё пачынаць барацьбу з ім на этапе ўзнікнення, а яшчэ лепш — займацца прафілактыкай.

1. Памятайце пра гігіену ротавай поласці — дасканалае выдаленне рэзткаў ежы, зубных адкладанняў з паверхняў зубоў і дзяснаў з дапамогай самых розных сродкаў.

2. Забяспіце сабе збалансаванае харчаванне, у якім будзе дастаткова колькасць бялкоў, мікраэлементаў, вітамінаў, мінеральных солёў, якія палярджаюць захворванні зубоў і мяккіх тканак.

3. Не курце. Так вы не толькі захаваете зубы і іх цэласнасць, але і натуральны колер.

4. Наведвайце стаматалагічны кабінет для правядзення адпаведных гігіенічных працэдур, паколькі індывідуальнай гігіены для поўнага выдалення зубных адкладанняў бывае недастаткова.

КРАІНА ЗДАРОУЯ

Выпуск № 14 (325)

Псіхалогія для ўсіх

ПРА НАРМАЛЬНЫ ЭГАІЗМ І ЛЮБОЎ ДА СЯБЕ

Цалкам лагічна, што ў кожнай жывой істоты ёсць інстынкт самазахавання. Калі б яго не існавала, любі від проста даўнім-даўно вынішчыў бы сябе. У жывёл усё проста і зразумела: трэба жыць — і кропка. І толькі чалавек з яго складана збудаваным мозгам мае велізарныя магчымасці заблытаць сябе так, каб гэты сур'ёзны вартавы — інстынкт самазахавання — аказаўся абвядзеным вакол пальца, ды яшчэ пад лозунгам: «Мне так будзе лепш!»

Якім чынам атрымліваецца, што чалавек запускае механізм самавынішчэння?

Дадаемся пра падрабязнасці ад урача-псіхатэрапеўта Мінскага гарадскога клінічнага псіхіятрычнага дыспансера Уладзіслава ІВАНУСКАГА.

— У паўсядзённым жыцці кожны чалавек можа не прызнаваць нейкія свае «дробныя праблемы». Але ў глыбінні душы яны назапашваюцца, набіраюць моц і ўрэшце... адбываецца выбух. Скажам, чалавек прывядае да пэўнага роду дзейнасці, забяў, кантактаў, планаў, рытму жыцця і г.д. Пры гэтым усё стабільна рух некалі пачынае мяняцца, а ступень гатоўнасці да перамен можа быць рознай. Усведамляць нейкія свае супярэчнасці не хочацца, а нават калі і ўсведамляеш, цяжка рабіць выбар.

Зацягнутая нявызначанасць патрабуе вялікага расхода энергіі, зніжальвае, а таму «вельмі ж хочацца» заблыта на яе, пераканаць сябе, што ўсё добра. Гэта, вядома, самападман. Адлічваючы праблему, мы яе не вырашаем — яна не знікае ніколі, гэта немагчыма. Калі ж упарта прыбіраць праблему са свядомасці, яна захавецца ў падсвядомасці.

Але аднойчы жыццёвая сітуацыя ўсё ж такі патрабуе прыняцця дакладнага рашэння. Супярэчнасць неабходна выдаліць. Далучыў, гэта можна зрабіць з дапамогай агресіі. І, магчыма, трэба яе ў нейкай форме прымяніць. Аднак у чалавека можа існаваць унутраная забарона на такое неабходнае дзеянне. Можна перадаць забарону і выпіць агрэсію. А можна аддаць

і здольны памыляцца. Але хто з навакольных здагадваецца пра гэта? Хто ведае, што ацэньваць трэба намер, рух волі?

Такім чынам, сапраўдныя, глыбінныя намеры можа адчуваць толькі сам чалавек. Усвядоміўшы гэта, можна, нарэшце, палюбіць сябе і імкнуцца стаць яшчэ лепш. Для сябе, любімага. І такім чынам вырашаецца любы канфлікт. Вырашаецца — для сябе! Бо жыве любі чалавек, урэшце, для каго? Гэта ж мае жыццё, значыць, мне гэта і трэба!

Калі маці кідаецца ў дом, ахоплены полымем, каб ратаваць дзіця, то робіць яна гэта там, што не здолее пасля жыць, калі не паспрабуе ўратаваць. Уласнае жыццё ўжо будзе нічога не вартэ ў параўнанні з пакутамі сумлення. Значыць, у агонь жанчына кідаецца для сябе — каб не пакутаваць пасля. Гэта нармальны эгаізм.

Многае ў псіхіцы чалавека закладваецца яшчэ ў дзяцінстве. Ужо стала аксіёмай, што кожнае дзіця ў сваёй гарманічнага развіцця павінна атрымаць велізарную колькасць праў і безумоўнай любові. У тым ліку праз доўкі, частае трыманне на руках, пільны позірк, пяшчотныя словы, пацалункі. Калі ж чалавек недаатрымаў неабходную дозу любові «ні за што», то пазней ужо ніхто іншы яе даць не зможа. Бо нават падлетка любіш мімаволі за нешта (таму што ён добры, разумны, паслухмяны, самастойны і г.д., але не проста так). Атрымліваецца, што незразумелая трывожнасць, няўпэўненасць у сабе і іншыя падобныя асаблівасці моцна змяняцца толькі пасля атрымання той, недаатрыманай у дзяцінстве безумоўнай любові. І ёсць толькі адзін чалавек, здольны даць гэтую любові. Я сам. Мы самі можам любіць сябе проста так. І таму, што любім, можам даваць удасканалвацца.

На самой справе чалавек не ведае да канца, які ён ёсць у глыбінні душы. Тым больш, не могуць ведаць іншыя. Але кожны з нас здольны адчуваць і, кіруючыся гэтым унутраным адчуваннем, рухацца да шчасця. Далучыў, хацел чалавек добрага, але атрымалася дрэннае. А ён усё роўна хацел добрага. Значыць, па сутнасці сваёй гэты чалавек — добры. Проста ён жывы

Доктар адкажа

А СПАЦЬ ТРЭБА НА ЦВЁРДЫМ

«Раскажыце, калі ласка, пра астэахандро́з. Што нельга, а што трэба рабіць пры такім захворванні?»

Галіна г. Лінск».

Тлумачыць урач-неўролаг 11-й гарадской паліклінікі г. Мінска Зоя КУРС:

— Калі сто гадоў таму з астэахандро́зам людзі сутыкаліся толькі ў пажылым узросце, то сёння такі дыягназ могуць паставіць нават у 20 гадоў.

Астэахандро́з — гэта дыстрафічны працэс у міжпазванковых дысках. Дыск паступова страчвае свае эластычныя вартасці і сплюшчваецца. Адлегласць паміж пазванкамі змяняецца, а сасуды і нервовыя караньчыкі, якія адыходзяць ад спінога мозга, сціскаюцца — узнікае боль. У месцы заціску нервова-сасудзістага пучка нарастае ацёк, што прыводзіць да яшчэ большага заціскання і ўзмацнення болю.

Пры астэахандро́зе пазваночніка ў паталагічны працэс уцягваюцца мышцы і многія ўнутраныя органы. Гэта звязана з тым, што сціскаецца сасудзіста-нервовы пучок — парусаецца кровазварот і нервацыя (забеспячэнне нервамі) ўнутраных органаў і мышцаў. Напрыклад, пры астэахандро́зе шыянай адзела пазваночніка часта назіраюцца галагуны болі, галавакружэнні, шум у вушах, парушэнні зроку. Пры астэахандро́зе груднога адзела узнікаюць праблемы з бою дыяхальнай і сардэчнай дзейнасці, паяснічнага — з боку органаў стрававання, нырак, зніжаецца патэнцыя.

Як распізнаецца астэахандро́з? Па пастаянным ньючаным болі ў спіне, анямненні ў канечнасцях. Боль узмацняецца пры рэзкіх рухах, фізічнай нагрузцы, пад'ёме цяжару, кашлі і чханні. Змяняецца аб'ём руху, узнікаюць спазмы мышцаў.

Прыводзіць да астэахандро́зу няправільнае размеркаванне нагрузкі на пазваночнік. Гэта і змяняе хракстыку тканку ў месцах празмернага ціску. Справакавае жа захворванне могуць траўмы пазваночніка (удары, пераломы), аслабленне мышцы спіны, сутуласць і бакавое S-падобнае скрывіленне пазваночніка, пад'ём цяжару, працяглае знаходжанне ў нязручнай позе, парушэнні

абмену рэчываў (напрыклад, кальцыю і фосфару), недахоп мікраэлементаў і вітамінаў (магнію, марганцу, цынку, вітамінаў D і F), спадчынная схільнасць, фізічныя перагрузкі, маларухомы лад жыцця, дрэнная экалогія, пераахладжванне, плоскаступнёвае, несметрычная работа мышцаў пазваночніка пры няправільных позах, нашэнне сумак на плячы, сон на мяккіх падушках і матрацах, нервовае перанапружанне, стрэсавыя сітуацыі, перагрузкі пазваночніка ў выніку нашэння нязручнага абутку, хада на высокіх абцасцах і цяжарнасць.

Дыягназ урач выяўляе пасля агляду і па выніках абследавання — рэнтгеналагічнага даследавання, камп'ютарнай тамаграфіі і магнітна-рэзананснай тамаграфіі пазваночніка. Аб'ём даследаванняў таксама вызначае ўрач на падставе скаргаў пацыента і даных клінічнага агляду.

Лячэнне астэахандро́зу і яго ўскладненняў праводзіць з дапамогай кансерватыўных метадаў, накіраваных на пазбавленне ад болю, выдаленне парушэнняў функцыі спінамазгавых караньчыкаў і папярэджванне дыстрафічных змен. **Камплекснае кансерватыўнае лячэнне ўключае ў сябе лязчобную фізікультуру, фізіятэрапію, масаж, мануальную тэрапію, выцяганне пазваночніка, рэфлексатэрапію, медыкаменты.** Пры неэфэктывнасці кансерватыўнага лячэння і па спецыяльных паказаннях праводзіцца лячэнне хірургічнае, аб'ём якога залежыць ад ступені паражэння і праў захворвання.

Любая сістэма нашага арганізма разлічана на актыўны лад жыцця. Рух патрабуецца пазваночніку з самага дзяцінства. Так што ў ідэале кожнае дзіця павінна не проста рухацца, але і штодня выконваць некалькі практыкаванняў на ўмацаванне і гнуткасць пазваночніка. Сачыць за пастацыю нават тады, калі сядзіце на канапе. Спіце на цвёрдым матрацы, паколькі мяккі сагравае міжпазванковыя дыскі, і яны лягчы зрушаюцца. Кожны дзень спецыяльнымі практыкаваннямі ўмацоўвайце мышцы спіны, пазбягайце таго, каб пазваночнік знаходзіўся ў адным і тым жа становішчы. Звярніце ўвагу і на разнастайнасць харчавання.



ГІМНАСТЫКА

для хворых на астэахандро́з

Практыкаванне 1. Нахіліце галаву наперад, адначасова націскаючы на лоб сплеченымі пальцамі рук. Паслядоўна націскайце пальцамі на патыліцу і скроні — левы, правы. Галава процідейнае на ціску рук, а рукі — на ціску галавы. Паўрацьце 10 секунд на кожны рух.

Практыкаванне 2. Ляжце на спіну, рукі выцягнуце за галаву. Сагнуце калені і падцягнуце іх да грудзей. Захоўвайце гэтую позу 2-3 секунды. Вярніцеся ў зыходны стан.

Практыкаванне 3. Ляжце на спіну. Прыпадніце адну нагу на 10-15 см уверх і трымайце яе, пакуль не адчуецца стомленасць. Адпаўніце 5-10 секунд. Памяняйце нагу.

Практыкаванне 4. Ляжце на спіну, сагнушы ногі. Калені звядзіце разам і нахіліце налева. Павярніце пры гэтым галаву направа. Павольна павярніце калені направа, а галаву — налева. Сачыце, каб верхняя частка спіны не адрываўся ад паверхні.

Практыкаванне 5. Ляжце на спіну, рукі пакладзіце пад галаву і счэпіце ў «замок». Прыўзіміце галаву з дапамогай рук. Дастаньце падбародам да грудзей. Трымайце напружанне да стамлення. Паўтарыце практыкаванне.

Практыкаванне 6. Станьце прама, падцягнуце живот, ногі на шырыні плячы, рукі сагнуце ў локцях і п'яўна адвядзіце назад. Злучыце локці за спінай. Павольна вярніцеся ў зыходнае становішча. Паўтарыце практыкаванне.

Практыкаванне 7. Станьце на калені. Спіну выгніце, галаву апусціце. Цяпер прагніцеся, падніміце галаву. Зрабіце 8 разоў.

Практыкаванне 8. Станьце прама, прыўзіміце пяты на некалькі сантыметраў. Трымайцеся ў такім становішчы як мага даўжэй. Зрабіце перапынак і паўтарыце.

Практыкаванне 9. Станьце на калені або прысядзіце на крэсла. Расслабце і апусціце плечы і галаву. Зрабіце некалькі глыбокіх удыхаў. Захоўвайце такое становішча на працягу 2 хвілін.

Ратуй сябе!

ЗАЛЕЖНАСЦЬ АД... ЗАЛЕЖНАГА

Сузалежны ад алкаголікаў жывуць у адцаі. Але ўсё можна змяніць. Варта пачаць. І, урэшце, не з таго, хто стаў прычынай такога стану.

Сузалежнымі называюць людзей, якім даводзіцца жыць побач з алкаголікам. Гэтая з'ява, як і сама залежнасць, мае свае законы і агульныя рысы. Гэта важна разумець, паколькі менавіта не прызнанне свайго стану лічыцца адной з прычын захворвання.

— Стэрэатыпы падказваюць нам, што сузалежны — гэта жанчына, жонка алкаголіка, чалавек з абмежаваным інтэлектам («толькі дурніца можа жыць з такім»), слабая, прыгнечаная асоба, якая не звяртае ўвагі на свой знешні выгляд і ў яе вачас застыла пацучы страху, — расказвае ўрач-псіхатэрапеўт Мінскага гарадскога клінічнага псіхіятрычнага дыспансера Наталія ФАЦЕВА. — Гэта не зусім правільна. Такія выпадкі таксама здараюцца, але іх не большасць. Такія людзі кідаюцца ў вочы, і іх гора відавочнае.

Аднак добра апраўта жанчына, кіраўнік вялікай арганізацыі, адданая працы, моцная і жорстка, проста тоціць сябе ў працы, бо баіцца ісці дадому. Калі ж адказнасць на сябе (за то, што адбываецца з жонкай-алкагалікай) бярэ мужчына, спрабуючы герайчна «вырашыць яе праблему», на яго твары з'яўляецца выраз байца, які выконвае сацыяльную місію. І ніхто не заподозрыць, што гэты чалавек — глыбока няшчасны. Аднак гэта — розныя «вары» аднаго захворвання. **Гэта ўсё людзі, якія не могуць дазволіць сабе быць шчаслівым.**

Яны па-свойму адмаўляюцца ад дапамогі. Многія сузалежныя настойліва цікавяцца ўсім, што можна зрабіць, але не для сябе — толькі для хворага, бо не пры-

ясаба сузалежнага — не менш супярэчліва, чым асоба алкаголіка. З аднаго боку, гэтыя людзі вельмі жадаюць «дакапацца да ісціны», але не хочуць нікога слухаць, бо і так ужо «усё ведаюць». Яны гатовы аддаць што заўгодна, «толькі б ён не піў», але гэта павінна адбывацца неяк хутка, за адзін сеанс, без карпатлівай працы. Яны ведаюць, што ў хвароба невывільчана, але настойваюць на прымысловам лчэнні. Фактычна даводзіцца бачыць парадасальнае, агрэсіўнае... «каханне».

Вош, скажам, даволі часта спецыялісты тлумачыць сузалежным неабходнасць адмовы ад імплантатцыі прэпарата «Эспераль». Маўляў, хворы не намераны спыніць ужыванне алкаголю, не лічыць, што зрэпат будзе працаваць, а калі ён пачне злоўжываць на фоне тэрапіі, то можа апынуцца ў рэанімацыі, стаць інвалідам або загінуць. Далей размова выглядае прыкладна так:

— Дык няхай паіраме! А стане інвалідам — буду даглядаць. Усё роўна мне не жыць...

— Але ж ёсць цывільзаваны шлях: можна рызысці.

— Не! Як жа ён без мяне?! Зусім загіне.

— Але ж вы толькі што гатовы былі яго пахаваць — упаснымі рукамі.

Ёсць толькі адзін спосаб справіцца з «дэманам» — назваць яго па імені. Чалавек пачынае прызнаць, што адчувае страх, з якім не можа справіцца. Бо ніколі не ўдацца зразумець і прыняць свайго блізкага такім, які ён ёсць: яго хваравіты, скажоны свет зраўмелы толькі тым, хто ў ім пабываў. Спрабуючы «прышыць» сваю логіку да таго, што адбываецца, сузалежны пачынае шукаць вінаватых і такія знаходзяцца. Вінаватых аказваюцца сябры, праца, час, вытворцы гарэлкі, урад, самі сузалежныя. У дачыненні да гэтых

Матэрыялы выпуску падрыхтавала Святлана БАРЫСЕНКА.

6 У ТРАДЫЦЫЯХ ЖУЛЯ ВЕРНА

■ Азбука бяспекі

«ПАСТАЎЛЕННЫ НА ЎЛІК У МІЛІЦЫЮ»

Такі стыкер атрымліваюць веламастэры Гомельскай вобласці, якія вырашылі ў мэтах захавання зарэгістраваных веласіпед. Гэтай магчымасцю скарысталіся ўжо больш як 100 тысяч жыхароў вобласці. Напрыклад, за адзін з апошніх тыдняў пры дапамозе аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы «Веласіпед» было раскрыта шэсць злачынстваў — усім уладальнікам вернуць веласіпеды.

У камп'ютарную базу даных уносяцца нумар рамы, колер, назва мадэлі, спецыяльныя прыметы веласіпеду, звесткі пра яго ўладальніка, а веласіпед пазначаецца адпаведнай наліпкай. У далейшым, калі веласіпед украдзены, міліцыянеру дастаткова звернуць даныя веласіпеднага са звесткамі пра ўладальніка, які змешчаны ў базу пры рэгістрацыі. Паслуга, дарэчы, абсалютна бясплатная.

Цяпер прапрацоўваецца пытанне аб прымяненні падобнай становай практыкі па ўсёй рэспубліцы. Мяркуюць самі: толькі ў першай палове гэтага года ў Беларусі было выраджана 1777 веласіпеду, што на 42% больш, чым за адпаведны леташні перыяд. Па колькасці веларадзях «лідзіруе» Мінск і сталічная вобласць. Дзве трэці выкрадзеных веласіпеду былі пакінуты без нагляду, без блакіровачных прыстасаванняў на вуліцы альбо

янт — дадаткова прамакіраваць у спецыялізаванай арганізацыі раму і іншыя асноўныя вузлы: вільку, колы, сядзенне і г.д. Магчымаць правяркі па адпаведных базах даных — вялікая рызыка для злымысльніка быць выкрытым, таму ад крадзяжу веласіпеду з нумарнымі вузламі ён, хутчэй за ўсё, адмовіцца. Калі ж маркіроўка рабаўніком будзе выдалена, гэта не застанецца незаўважаным у далейшым ні супрацоўнікамі міліцыі, ні патэнцыйным пакупніком.

Па гэтай жа прычыне не варта набываць веласіпед у незнамых асоб пры адсутнасці на яго дакументаў: ён можа быць украдзены і некалькі разоў перапрададзены.

Для захоўвання веласіпеду лепш выбіраць памяшканні, якія замыкаюцца, а пакідачы веласіпед на вуліцы, нават на надвоўгі час, карыстацца замком, фіксуючы да цвёрдай агароджы не толькі раму, але і адно з колаў. Больш эфектыўна выкарыстоўваць два замкі розных тыпаў: напрыклад, яго вытворцу, мадэль, тып і колер. Таму ў першую чаргу вельмі важна аформіць усе дакументы падчас куплі і інфармацыі іх, запісаць нумар рамы, сфатаграфіраваць веласіпед. Лепшы вары-

Ірына ТУРОК.

Супрацоўнік міліцыі Аляксей Субоцін сабраў знакамiты трохмачтавы галеон XVII стагоддзя «Сан Джавані Батыста»

Дакладней, копію таго, які хадзіў пад сцягам французскай каралевы Марыі Медзічы і ваяваў з піратамі Міжземнамор'я. Каб гэты марскі прыгажун заняў дастойнае месца на паліцы ў яго кватэры, Аляксею Субоціну спатрэбілася амаль 2 гады ахвяраваць вольным часам і старанна клеіць маленькія дэталі. Цікава, што ў Магілёўскім абласным упраўленні Дэпартаменту аховы МУС, дзе маёр міліцыі ў запасе Аляксей Субоцін працаваў да нядаўняга часу, нават не ведалі пра таемнае захопленне свайго калегі. І толькі пасля таго, як ён пайшоў на пенсію, усё нечакана выявілася.

ДЗІЦЯЧЫЯ МАРЫ

Морам і караблямі былі міліцыянер захапіўся яшчэ ў 10-гадовым узросце, калі апынуўся ў сценах абласнога цэнтру тэхнічнай творчасці навучэнцаў. Там такія ж ён засвойвалі асновы канструявання розных мадэляў, пачынаючы ад гоначных аўтамабіляў і заканчваючы самалётамі. Яго чамусьці прываблілі караблі, ад якіх быццам бы вельмі прыгожай рамантыкай. Разам з сябрамі майстраваў падводныя лодкі і марскія судны на радыёкіраванні, ездзіў на разнастайныя саборніцтвы, атрымліваў прызы. Але звязць лёс з морам не атрымалася. Дарэчы, перад тым, як прыйсці ў міліцыю, Аляксей Субоцін тры гады быў трэнерам гэтага самага гуртка.

А яшчэ Аляксей Субоцін сваімі рукамі зрабіў у кватэры драўляную падлогу і выраціў чай каркадэ

— На той час, пакуль працаваў у ўпраўленні, пра караблі прыйшлося забываць, — прызнаецца маёр у запасе. — Але веды, якія атрымаў падчас канструявання караблёў на радыёкіраванні, спатрэбіліся. Яны дапамаглі, калі ўкараняў у розных раёнах вобласці аўтаматызаваную сістэму цэнтралізаванай аховы.

АДКАЗАЎСЯ АД КУРЫВА І КУПІЎ САБЕ КАРАБЕЛЬ

Напэўна, кожны з нас хоць аднойчы не ўтрымаўся ад спакусы набыць часопіс з тымі калекцыйнымі лямкамі, машынкамі, алавянымі салдацікамі, якімі апошня некалькі гадоў застаўлены ўсе втрыны газетных кіёскаў. Аляксей Субоцін узгадвае, з якім імпатам яго старэйшая дачка скупала першыя выпускі такіх часопісаў. Цяпер вось у доме пачаўся амаль метровага росту шкільт Арцёмка з серыі «Цела чалавека» — для студэнткі медыцынскай установы гэта нешта нахшталь вучэбнага дапаможніка. Рэч цікавая, нават нягледзячы на тую недакладнасць, якія ў ёй сустракаюцца.

Дарэчы, карабель з серыі «Вялікія паруснікі», якой захапіўся ўжо сам глава сямейства, таксама не бездакорны. Яшчэ з інтэрнэту Аляксей Субоцін ведаў, што там ёсць свае ляпусы. Калі збіраў мадэль, бывала, і дэталю не хапала. Прыходзілася замест аднаго нумара набываць два аднолькавыя. Задавальненне не з танных. Але гэта лепш, чым траціць грошы на тую ж цыгарэту, лічыць суразмоўца. Сам ён перад тым, як заняцца зборкай парусніка, якраз адмовіўся ад курыва. «Памятаеце, як у тым анекдодзе... смяцца ён. — Жонка мужу кажа: «Калі б ты кінуў курывы, ведаеш, што мы маглі б купіць?» — «Ведаю, — адказвае той, — табе шубу, а мне нічога». А я вось купіў сабе карабель.

ВЕРФ НА СТАЛЕ

Праца над галеонам заняла амаль 2 гады — роўна столькі, колькі выходзіла серыя «Вялікія паруснікі». Карабель і насамрэч атрымаўся шыкоўны. А колькі ў ім розных тросаў-вярочак, якія нейкім мудрагелістым чынам пераплятаюцца між сабой! Трэба было шмат уседлівасці і цяперня, каб усе іх звязаць. Я ўжо не кажу пра тую маленькія дэталі, якія нават нельга ўтрымаць у пальцах. Іх тут безліч. Пінцэт, малаточак, струбцына, каб заціскаць дэталі, ручная дрэль — майстар дэманструе інструмент невясількі памеру, які, здаецца, пазычаў у Ляўшы



Вось гэты галеон каштуе не менш за 5 тысяч долараў.

Ляскова. З іх дапамогай ён старанна маніраваў сваё тварэнне і даводзіў яго да дасканаласці. Працы ўкладзена нямала, але ў вачах Аляксея ні кроплі шкадавання — наадварот, гонар і задавальненне. Гэта ж сапраўдны галандскі галеон! Прычым не з пластыку, а — драўляны!

Па кошце мадэль атрымліваецца як машына. «Гэта яшчэ не самы дарагі варыянт, — запэўнівае аўтар. — Бачылі б вы, якія паруснікі збіраюць іншыя. Некаторыя нават гарматы на спецыяльным такарным станку выпілювалі, ды не абый-якія, а з вензелямі. У захопленых справах людзей на ўзбраенні фантастычнае абсталяванне. Ёсць нават невялічкія «ліцеякі». Каб суарэзна заціскаць суднамодэліраванне, трэба мець шмат часу і грошай. Плюс уседлівасць і не крывія рукі. Якая ад усёго гэтага карысць? Не ведаю. Але калі працуеш, адчуваеш сабе творцам. А гэта таго каштуе».

Нэл ЗІГУЛЯ. Фота аўтара.



Фота Ірыны БІРЭВІКА

ЗА РУЛЁМ І Ў БРОНЕКАМІЗЭЛЬЦЫ

У дзіцячым аздараўленчым лагеры «Купалінка», што пад Радашковічамі, адбылося спартыўнае свята «Разам мы сіла!»

Мясцовыя дзіцячыя свята часта бываюць падобнымі адно да аднаго, але адміністрацыя сталічнага Фрунзенскага раёна пры актыўнай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і маладзёжнай каталіцкай місіі «Чыстае сэрца» падрыхтавалі для дзяцей сапраўднае відэа.

Тут вам і невялічкі канцэрт, і паказальнае выступленне байцоў АМАПа, і дэманстрацыя спецсродкаў і тэхнікі. Паспелі школьнікі прывесці бронякамізэльку, пастраліць у імправізаваным цыры з пнеўматычнай зброяй, а таксама пасядзець за рулём сапраўднага міліцэйскага аўта.

Па-сапраўдному гарача было на спартыўнай пляцоўцы. А як жа інакш, калі за званне лепшага змагаліся ў саборніцтвах па міні-футболе і ў рукавай эстафеце адначасова зборныя трох лагеру («Грызонт», «Маяк» і «Купалінка»). Сваіх спартсменаў бальшэўшкі падтрымлівалі рознакаляровымі плакатамі, крычалкамі, а нехта, як сапраўдны фанат, нават напісаў на твары назву свайго лагеру. У выніку футбольных баталій пераможцамі сталі хлопцы з суседняга лагеру «Маяк», якія атрымалі ад арганізатараў пераходны кубак. А напрыканцы свята школьнікаў чакала дыскатэка і фееверк.

— Мы заўжды падтрымліваем падобныя ініцыятывы і далучаемся да прапаганды здаровага ладу жыцця, — апавадае Віталь ЯНЧЫН, начальнік аддзела арганізацыйнай работы інспекцыі па справах непаўналетніх упраўлення прафілактыкі Міністэрства ўнутраных спраў. — У «Купалінцы» свята ладзіць ужо другі год запар. Разам з іншымі тут адпачываюць дзеці з нядабранадзейных сем'яў. І ёсць прыклады, калі пасля вось такіх мерапрыемстваў яны пачынаюць займацца спортам, адкрываюць для рулём сапраўднага міліцэйскага аўта.



■ Эстафета

СПОРТ «У ПАГОНАХ»

Брэсцкія праваахоўнікі заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу людзям, якія трапілі ў бяду, у экстрэмнай сітуацыі хутка і прафесійна затрымаць мацёрага злачынцу і аказаць медыцынскую дапамогу пацярпеламу. У гэтым маглі пераканацца ўсе, хто прыняў удзел у спартыўным свяце і акупіўся ў атмасферы саборніцтваў камібаннавай міліцэйскай эстафеты.

Урачысты старт даў начальнік міліцыі Брэсцчыны, генерал-маёр міліцыі Фёдар БАЛЕЙКА. Ён пажадаў удзельнікам поспеху, азартнай барацьбы, годных вынікаў, аркіх эмоцый і ўражанняў.

— Веру, што сённяшняе мерапрыемства — гэта добры пачатак, і яно стане новым імпульсам у развіцці спорту як ва УУС, так і ва ўсіх падраздзяленнях міліцыі вобласці, — падкрэсліў начальнік УУС.

За «спартсменам у пагонах» у той дзень «хварэлі» не толькі іх сябры, родныя і калегі, але і кіраўніцтва абласнога міліцэйскага ведамства.

У адкрыцці саборніцтваў удзельнічала алімпійская чэмпіонка Афін 2004 года Юлія Несцярэнка. У сваім выступленні яна зрабіла акцэнт на тым, што заняткі спортам заўсёды дапамагаюць у жыцці.

Удзельнічалі ў міліцэйскай спартыўнага калектыву ўваходзілі 12 чалавек. Спартсмены-міліцыянеры саборнічалі ў бегу на розныя дыстанцыі, кіданні гранатаў на дакладнасць, стральбе, службовым біялоне, фігурным ваджэнні веласіпеду і г.д.

Безумоўна, пераадолець такія складаныя (хаця і займальныя, і нават кур'ёзныя) этапы для «марафонцаў»

аказалася не так і проста. Аднак, нягледзячы на ўсе цяжкасці, вартуныкі праваахоўнікаў даказалі, што людзі ў пагонах — людзі з асаблівым характарам і воляй да перамогі, якія і дапамагаюць пераадолець любыя перашкоды.

У першай падгрупе абсалютнае чэмпіянства і, адпаведна, «золата» эстафеты засталася за супрацоўнікамі АМАПа палка патрульна-пастановай службы міліцыі УУС Брэсцкага абл.выканкама. Следам за імі размясціліся прадстаўнікі зборнай каманды Баранавіцкага ГАУС і РАУС, а таксама зборная Маскоўскага і Ленінскага РАУС Брэста.

У другой падгрупе не было роўных зборнай Кобрынскага РАУС, якая заняла першае месца і пакінула ззаду сваіх бліжэйшых сапернікаў — зборную Брэсцкага і Баранавіцкага аддзелаў ўнутраных спраў на транспарце і зборную Жабінкаўскага, Маларыцкага і Камянецкага РАУС.

Капітаны каманд-прызёраў атрымалі прызы ад цэнтру спецыяльнай падрыхтоўкі Брэсцкай абласной арганізацыйнай структуры рэспубліканскага дзяржаўнага аб'яднання БФСО «Дынама».

Сяргей ДУЧЭНКА, фота аўтара

АБАРАНЫ ВЕЛАСІПЕД — НАНЯСІ МАРКІРОЎКУ

Толькі за сем месяцаў года ў сталіцы было зарэгістравана 559 крадзяхоў веласіпеду. Гэта на 50 працэнтаў больш, чым за аналагічны леташні перыяд.

Як адзначылі ва ўпраўленні прафілактыкі і аховы правапарадку ГУУС Мінгарвыканкама, такія злачынствы адбываюцца, як правіла, з-за таго, што гараджане не заўсёды ўважліва ставяцца да сваёй маёмасці. Пакінуты на ноч калія дзвярэй кватэры ці на лесвічнай пляцоўцы двухколавых транспарт — практычна ідэальны варыянт для злачынцы. У 70 выпадках веласіпеды былі украдзены менавіта з пад'ездаў і тамбураў шматкватэрных жылых дамоў. Па статыстыцы, у сталіцы часцей іх «прыватызуюць» у дзённы час у будныя дні.

Крадзяхы веласіпеду — злачынствы сезонныя. Традыцыйна іх колькасць павялічваецца ў цёплым пару года. Паколькі да зімы яшчэ далёка, уладальнікам двухколавых машын варта найперш самім паклапаціцца пра іх захаванасць, выконваючы простыя правілы. Па-першае, не кідаць веласіпеды без нагляду, а таксама не захоўваць іх

у пад'ездах і на лесвічных пляцоўках. Па-другое, на велараўлях таксама не пакідаць сваю маёмасць без нагляду нават на кароткі тэрмін. Прычым лепш за ўсё выкарыстаць спецыяльны веласіпедны замok — базальнае асартымент дазваляе выбраць патрэбнае на любы густ. Заходзячы, напрыклад, у кавярню, лепш пакідаць яго ў полі зроку. Пажадана звярнуць увагу на тое, ці ёсць побач камера відэаназірання. Тады лепш за ўсё прыпаркаваць веласіпед менавіта ў тым месцы.

Апроч іншага, праваахоўнікі звяртаюць увагу на магчымасць маркіроўкі веласіпеду: нанясенне спецыяльным спосабам на дэталі пэўных сімвалаў. Па-першае, гэтая мера можа пасадзейнічаць пошукі ўкрадзенага двухколавага «сябра». Па-другое, злачынцы, як правіла, не пасягаюць на прамакіраваныя веласіпеды, паколькі іх практычна немагчыма збыць. Ды і даныя пра такія «пазначаныя» машыны перадаюцца ў базу МУС. Прычым кошт самой маркіроўкі цалкам даступны.

Сяргей РАСОЛЬКА

Каледж падводзіць вынікі

Фінішавала апошняя ўспная кампанія Магілёўскага вышэйшага каледжа МУС, які, дарэчы, ужо з 1 верасня будзе перайменаваны ў інстытут. Нягледзячы на некаторыя складанасці і вакантныя месцы, якія заставаліся пасля заканчэння асноўнага набору, ВНУ выканалі кантрольныя лічбы прыёму.



Фота Наталі ГОМАНЧЫК

Паводле слоў часовага выканаўцы абавязкаў начальніка МКВ Уладзіміра Бельскага, камплектуючыя органы ўнутраных спраў адабралі 444 кандыдата на паступленне. У выніку прыёмная камісія адабрала 117 ахвотных стаць правазнаўцамі. З іх на спецыялізацыю «Адміністрацыйна-прававая дзейнасць» паступілі 25 абітурыентаў; на «Правое забеспячэнне грамадскай бяспекі» — 15 дзюрат і 6 хлопцаў; на «Правое забеспячэнне аперацыйна-вышуковай дзейнасці» — 71 чалавек. А паколькі пасля залічэння засталася 13 вакантных месцаў, за дапамогу змагаліся яшчэ 64 абітурыенты, і перамаглі самыя моцныя.

Р.С. Міністэрства адукацыі сваёй пастановай змяніла пералік профільных выпрабаванняў для тых, хто жадае атрымаць вышэйшую адукацыю і ступені. У выніку ў 2015-м абітурыентам Магілёўскага інстытута МУС трэба будзе прайсці цэнтралізаванае тэсціраванне па грамадазнаўстве, замежнай, беларускай (рускай) мовах. Новы парадок прыёму будзе зацверджаны восенню.

Святлана КАХДЗЕРКА.

■ Факт

Зусім страх згубілі!

Падчас затрымання наркадылеру да іх... выстраілася чарга

У сталічным мікрараёне Запад супрацоўнікі міліцыі затрымалі пяцёрку маладых людзей, якія падарэаюцца ў рэалізацыі псіхатропных сумесяў для курэння. Што здзіўляла аперацыйнікаў, якія працавалі з затрыманымі, дык гэта тое, што ў гэты ж самы час да гандляроў... выстраілася ледзьве не чарга ахвотных набыць зельле.

Затрыманне супрацоўнікаў на наркантроні і байцы спецпадраздзялення «Алмаз» праводзілі ў дзвюх кватэрах — на вуліцах Цімашэнкі і Якубоўскага. Падчас агляду жылля і былі знойдзены сумесі для курэння. Як паведамілі ў ГУУС Мінгарвыканкама, аперацыйна-вышуковыя мерапрыемствы праводзіліся ў рамках спынення дзейнасці распаўсюджвальнікаў псіхатропных рэчываў у інтэрнэце, таму аперацыйнікі з'явіліся на месцы падзей якраз у самы іх разгар. У выніку літаральна за некалькі гадзін, каб купіць спайс, у аб'едзве кватэры прыйшло 15 чалавек. Усе — маладыя людзі, у тым ліку і студэнты вышэйшых навучальных устаноў. Такая сітуацыя, калі спажывачы наведваюцца да збытчыкаў непасрэдна дадому, дастаткова незвычайная. Яе правіла, гандляры пры стасунках са сваімі кліентамі выкарыстоўваюць пэўныя меры перасцярогі.

У гэты сувязі ГУУС Мінгарвыканкама нагадвае мінчанам нумар «гарачка тэлефона», па якім можна паведаміць інфармацыю пра падобныя падароны кватэры, — 200 78 19.

Сяргей РАСОЛЬКА

Ликвидатор ОАО «Инвестгрупп»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 30.09.14 г. в 15.00 по адресу: Минск, Хоружей, 31а- 313 ТОРГОВ по продаже следующего имущества ОАО «Инвестгрупп»:

1. Грузовой седельный тягач ДАФ 95 1992 г.в.
Начальная цена – 20 000 000 рублей без НДС.

2. Полуприцеп бортовой тентовый Кегель SN24 1995 г.в.
Начальная цена – 10 000 000 рублей без НДС. Шаг торгов – 5%. Имущество обременено договором залога.

Задаток в размере 10% от стоимости лота перечисляется на расчетный счет 3012164265013 в ЦЕУ 202 ОАО «БПС-Сбербанк». БИК 153001369, УНП 390353150. На усмотрение ликвидатора оплата покупателем предмета торгов производится на основании договора уступки права требования (перевода долга) в счет оплаты Продавцом расходов, связанных с ликвидацией. Имущество может быть продано единственному участнику торгов. Заявления на участие в торгах направляются по адресу: 220002, Минск, а/я 33 в срок по 25.09.14 г.

Договор купли-продажи должен быть заключен в трехдневный срок с даты проведения торгов, а приобретенное имущество должно быть оплачено в течение трех дней с момента подписания договора.

Справки по телефону 8 017 289-58-88.
Место нахождения имущества: г. Новополоцк. УНП 191228804

Ликвидатор ООО «БелПрогресс»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 30.09.14 г. в 14.00 по адресу: Минск, Хоружей, 31а- 313 ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ по продаже следующего имущества ООО «БелПрогресс»:

центробоенный компрессор с водяным охлаждением «ТА 3000».
Начальная цена – 1 943 295 300 рублей без НДС. Шаг торгов – 5%. *Задаток в размере 10% от стоимости лота перечисляется на расчетный счет 3012164265013 в ОАО «Банк БелВЭБ» МФО 153001117; УНП 690016709.*

На усмотрение ликвидатора оплата покупателем предмета торгов производится на основании договора уступки права требования (перевода долга) в счет оплаты Продавцом расходов, связанных с ликвидацией. Имущество может быть продано единственному участнику торгов. Заявления на участие в торгах направляются по адресу: 220002, Минск, а/я 33 в срок по 25.09.14 г.

Договор купли-продажи должен быть заключен в трехдневный срок с даты проведения торгов, а приобретенное имущество должно быть оплачено в течение трех дней с момента подписания договора.

Справки по телефону 8 017 289-58-88.
Место нахождения имущества: г. Молодечно, Гастинцев, 55. УНП 191228804

БелВЭБ
Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2014 года
Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ»

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 01.07.2014	на 01.07.2013
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		565 756,2	381 606,1
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		8 195,1	13 449,1
4	Средства в Национальном банке	1103		657 868,9	1 009 376,9
5	Средства в банках	1104		807 096,8	1 565 937,9
6	Ценные бумаги	1105		2 272 173,5	1 593 369,7
7	Кредиты клиентам	1106		15 132 812,9	12 763 753,3
8	Производные финансовые активы	1107		-	1 835,8
9	Инвестиции в зависимые юридические лица			15 076,0	15 402,7
10	Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица			-	-
11	Долгосрочные финансовые вложения	1108		149,4	149,4
12	Основные средства и нематериальные активы	1109		1 207 118,9	845 869,2
13	Имущество, предназначенное для продажи	1110		4 714,3	12 224,6
14	Деловая репутация			-	-
15	Прочие активы	1111		341 989,4	282 162,2
16	ИТОГО активы	11		21 012 951,4	18 485 136,9
17	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
18	Средства Национального банка	1201		103 912,5	350 874,4
19	Средства банков	1202		9 795 788,0	8 599 206,4
20	Средства клиентов	1203		7 448 087,4	6 281 266,0
21	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		90 274,7	400 515,5
22	Производные финансовые обязательства	1205		-	-
23	Прочие обязательства	1206		339 068,7	336 901,2
24	ВСЕГО обязательства	12		17 777 131,3	15 968 763,5
25	КАПИТАЛ				
26	Уставный фонд	1211		1 174 075,0	1 174 075,0
27	Эмиссионный доход	1212		-	-
28	Резервный фонд	1213		369 718,3	245 426,9
29	Фонд переоценки статей баланса	1214		616 524,4	488 124,3
30	Накопленная прибыль	1215		1 042 912,1	588 735,0
31	Всего капитал, принадлежащий головной организации-банку			3 203 229,8	2 496 361,2
32	Доля неконтролирующих акционеров			32 590,3	20 012,2
33	ВСЕГО капитал	121		3 235 820,1	2 516 373,4
34	ИТОГО обязательства и капитал	12		21 012 951,4	18 485 136,9

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНЫМ ДЕКЛАРАЦИЯМ

по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко (2 очередь строительства). Жилой дом № 18 по генплану», опубликованным в газете «Звязда» № 243 от 27.12.2013, № 6 от 15.01.2014, № 41 от 05.03.2014

Действуют скидки на стоимость 1 кв.м общей площади для 20 квартир, расположенных на 6, 7, 8, 22, 23, 24 этажах:

- 10 (десять) 2-комнатных от 68,36 по 75,66 кв.м,
- 10 (десять) 3-комнатных от 93,1 до 93,9 кв.м.

Стоимость 1 кв.м общей площади – при оплате 70% стоимости объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшейся суммы – в течение 6 месяцев в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением к договору:

- 2-комнатная квартира – 1450 долларов США
- 3-комнатная квартира – 1300 долларов США;
- при оплате 100% всей суммы по договору создания объекта долевого строительства в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме:
- 2-комнатная квартира – 1400 долларов США
- 3-комнатная квартира – 1250 долларов США.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 01.09.2014. Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества заявлений, соответствующего количеству декларируемых квартир.

Срок действия проектной декларации – до момента опубликования новой проектной декларации, отменяющей действие настоящей.

Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе работ по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, ул. Короля, 20, каб. 2, тел. (017)200-06-85, (044)795-44-44.
Сайт компании: www.ukm-by.

Считать недействительными страховые полисы по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП, серии БМ №№ 0648081, 0648082, 0648083, 0648084, 0648085 в связи с утерей.

Утеранные страховые полисы СООО «Белкоопстрах» по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БМ № 0635655, 0635628, 0693447, 0705555, 0693882, 0705592, 0705643, 0720365, 0727931, 0727423, 0604516, 0637823, 0600261, 0600263, 0616125, 0661337, 0663261, 0667909, 0668852, 0728159, 0720214, страховые свидетельства по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории РБ серии ВР №№ 3481225, 5491723 считать недействительными. УНП 100706519

Утеранный страховой полис «2РН Страховой полис добровольного страхования имущества граждан ГО от несчастных случаев» в количестве 1 штуки серии ИГ № 667128, Представительство Белгосстраха по Минскому району считать недействительным. УНП 600013344

Уважаемы акционеры
ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»
05 сентября 2014 года в 14.00 СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ по адресу: г. Гомель, ул. Лещинская, 49

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О выплате дивидендов за первое полугодие 2014 года.

Регистрация участников собрания с 13.30 до 14.00 по месту проведения собрания. При себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность. Список акционеров общества, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 01 сентября 2014 года.

С материалами к собранию можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 28 августа 2014 года по месту нахождения общества с 10.00 до 16.00. Справки по телефону: 441017.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, 14
Тел.: (+375 17) 309 15 15, (+375 29) 309 15 15, (+375 33) 309 15 15

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ с 01 января 2014 г. по 30 июня 2014 г.
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	за 30 июня 2014 г.	за 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		299 391	313 784
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		-	-
4	Средства в Национальном банке	1103		2 020 434	2 320 378
5	Средства в банках	1104		384 138	503 553
6	Ценные бумаги	1105		26 776	8 648
7	Кредиты клиентам	1106		5 833 576	5 069 670
8	Производные финансовые активы	1107		495 686	445 279
9	Инвестиции в зависимые юридические лица			-	-
10	Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица			-	-
11	Долгосрочные финансовые вложения	1108		22	22
12	Основные средства и нематериальные активы	1109		419 786	425 892
13	Имущество, предназначенное для продажи	1110		6 368	5 417
14	Отложенные налоговые активы	1111		-	-
15	Деловая репутация			-	-
16	Прочие активы	1112		103 717	87 660
17	ИТОГО активы	11		9 589 874	9 180 303
18	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
19	Средства Национального банка	1201		501 975	499 130
20	Средства банков	1202		3 453 998	3 118 043
21	Средства клиентов	1203		4 358 033	4 629 911
22	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		12 726	14 105
23	Производные финансовые обязательства	1205		2 456	-
24	Прочие обязательства	1206		-	-
25	ВСЕГО обязательства	12		8 578 306	8 468 448
26	КАПИТАЛ				
27	Уставный фонд	1211		434 020	84 370
28	Эмиссионный доход	1212		34 320	34 320
29	Резервный фонд	1213		76 721	58 384
30	Фонд переоценки статей баланса	1214		198 506	198 833
31	Накопленная прибыль	1215		268 001	335 948
32	Всего капитал, принадлежащий головной организации-банку			1 011 568	711 855
33	ВСЕГО капитал	121		1 011 568	711 855
34	ИТОГО обязательства и капитал	12		9 589 874	9 180 303

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2014 год	2013 год
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		523 544	344 879
2	Процентные расходы	2012		303 258	219 254
3	Чистые процентные доходы	201		220 286	125 625
4	Коммиссионные доходы	2021		220 890	154 923
5	Коммиссионные расходы	2022		38 595	22 463
6	Чистые коммиссионные доходы	202		182 295	132 460
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		5	20
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		(658)	(16 850)
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами			32 426	13 349
11	Чистые отчисления в резервы	207		151 654	24 524
12	Прочие доходы	208		31 143	32 337
13	Операционные расходы	209		224 402	163 767
14	Прочие расходы	210		16 887	10 413
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		72 554	88 237
16	Расход (доход) по налогу на прибыль	212		18 184	19 189
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		54 370	69 048
18	Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц			-	-
19	Доля в прибыли (убытке) совместно контролируемых юридических лиц			-	-
20	ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			54 370	69 048
21	Доля в прибыли (убытке), принадлежащая головной организации-банку			54 370	69 048
22	Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке)			-	-

Исполняющий обязанности Председателя Правления **В.К.Лиходневский**

Главный бухгалтер **М.В. Дудко**

Дата подписания «21» августа 2014 г.

Консолидированная финансовая отчетность банка в соответствии с НСФО на 1 июля 2014 года в полном объеме размещена на сайте банка по адресу: www.vtb-bank.by УНП 101166625.

ОАО «Стройтрест № 4» сообщает, что в соответствии с решением внеочередного собрания акционеров от 21 августа 2014 года ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ за 1 полугодие 2014 года БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ с 18 сентября до 1 октября 2014 года через отделения ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «БПС-Сбербанк» и кассы филиалов Общества.

Справки по тел. в г. Минске: 334 10 03 с 9.00 до 18.00 в рабочие дни по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 17, каб. 302.
УНП 100055386 Наблюдательный совет.

РУП «Институт недвижимости и оценки»

► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже **торгового склада (инв. № 621/С-20323) и проходной (инв. № 621/С-20322), принадлежащих Несвижскому районному потребительскому обществу (Продавец) и расположенных по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, 117/1, 117.**

Для обслуживания торгового склада и проходной Несвижскому РАЙПО предоставлен на праве постоянного пользования земельный участок площадью 0,6517 га с кадастровым номером 624250100001004703.

Начальная цена с НДС – 2 477 126 400 бел. руб. Задаток с НДС – 123 856 320 бел. руб.

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦЕУ № 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже имущества Несвижского РАЙПО (торговый склад и проходная), проводимом 8 сентября 2014 г.

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Оплата за объект осуществляется в срок, который будет установлен в договоре купли-продажи Объекта между Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом.

Аукцион состоится **08.09.2014 в 11.30** по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **04.09.2014** до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2.

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 14.03.2014. С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте Организатора аукциона ino.by.

☎ Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2014 года
Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ»

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 01.07.2014	на 01.07.2013
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		1 161 008,6	927 494,9
2	Процентные расходы	2012		531 426,6	501 390,2
3	Чистые процентные доходы	201		629 582,0	426 104,7
4	Коммиссионные доходы	2021		320 460,8	233 934,3
5	Коммиссионные расходы	2022		103 427,7	61 320,9
6	Чистые коммиссионные доходы	202		217 033,1	172 613,4
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		1 109,2	(1 374,8)
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		2 338,8	23 315,8
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		46 779,7	32 873,9
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		(4 165,5)	(6 944,6)
11	Чистые отчисления в резервы	207		217 290,7	147 062,0
12	Прочие доходы	208		162 795,8	129 426,1
13	Операционные расходы	209		431 075,1	333 968,8
14	Прочие расходы	210		22 695,5	48 942,5
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		384 411,8	246 041,3
16	Налог на прибыль	212		60 724,8	41 089,6

■ Наўздагон

Бодзі-арт па-полацку

У Полацкім раёне ўпершыню прайшоў конкурс «Жывых карцін»

Сярод удзельнікаў фесту на беразе возера Суя была і каманда газеты «Звязда». На нанясенне малюнка на цела арт-мадэлі і афармленне кампазіцыі прадстаўлялася 1,5 гадзіны. Дарэчы, мастакі мелі права выкарыстоўваць нават трафарэты. Галоўнай задачай было данесці сваю думку да журы і гледачоў.

Малюнкі на цела наносіліся мастацкай гуашшу з дадаваннем шампуню, гліцэрыну, крэму для... галення (для змякчэння скуры — каб высахлая фарба не трэскалася). Можна было маляваць і акрылавымі фарбамі. Акрамя пэндзікаў і пальцаў, у гэтым арыгінальным творчым спаборніцтве дазволена было выкарыстоўваць губку або аэрограф.

Адна з мастацка стварыла з мужчыны «чалавека-пазла».

— Мы з жонкай Юліяй прыехалі з Віцебска. Пра гэты фестываль прачыталі ў інтэрнэце. Пажадалі паўдзельнічаць у конкурсе. Мы не мастакі, прадстаўляем самадзейны тэатр «Сярэбраны дождж», займаемся віншаваннем дзятвы са святамі... А на фестывалі я — проста мадэль. Аўтар вобразу — жонка, — расказвае Уладзімір Сапрыкаў.

«Звязду» прадстаўлялі на конкурсе дзве Кацярыны: аўтар роспісу і мадэль — з фотаклуба «Арт-студыя» культурна-гістарычнага комплексу «Залатое калыце горада Віцебска «Дзіна». Наша прыгажуня стала «зямлёй і адначасова прыродай, якая аднаўляецца, квітнее». На іншых мадэлях пасля роспісу па іх целах можна было ўбачыць тэму «чалавека-паўка», «мільтары», унутраныя органы, храм...



У склад журы ўвайшлі выкладчыкі школы мастацтваў Полацка і прадстаўнікі аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Полацкага райвыканкама. Ацэньвалі канкурсантаў па трох крытэрыях: адпаведнасць выканання заяўленай мастаком тэме, тэхнічны ўзровень выканання, прэзентацыя працы.

«Міс бодзі-арт Полацк-2014» і «Містар бодзі-арт Полацк-2014» атрымалі памятным падарункі.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Полацкі раён



Фота Віктара НІКАЛАЕВА

■ На вялікім экране

Да нас «прыехаў» фільм-пераможца апошняга Канскага кінафестывалю — карціна турэцкага рэжысёра Нуры Більге Джэйлана «Зімовая спячка», на якую немагчыма (і недаравальна) не звярнуць увагу.

Два фільмы

Ў КІНАПРАКЦЕ, НА ЯКІЯ ВАРТА ЗВЯРНУЦЬ УВАГУ

Між іншым можна сказаць, што Джэйлан мае ў актыве не толькі «Залатую пальмавую галіну» 2014 года. Шэсць разоў ён быў адзначаны прызамі толькі на Лазурным беразе, а ў цэлым мае каля 60 міжнародных прыз. Крытыкі называюць яго адным з лепшых сучасных рэжысёраў.

Пра перамогу карціны на кінафестывале ў Канах меркавалі яшчэ да абвешчэння вынікаў. У табліцы журы крытыкаў турэцкага рэжысёра лідзіраваў разам з «Містарам Цёрнеграм» Майка Лі.

Вядомы аматар рускай літаратуры зняў карціну на аснове прозы Антона Паўлавіча Чэхава. Але гэта не экранізацыя і, здаецца, нават не фільм «па матывах» (а так — натхнёны), з чаго атрымалася трохгадзінная філасофская прытча з дыялогамі. Джэйлан аддзяліў ад знешняга свету трох чалавек. Былы актёр, а



Кадр з фільма «Зімовая спячка».

ма, дзе відэочыны не толькі Чэхаў, а таксама Талстой, Дастаўскі і Ганчароў.

«Зімовая спячка» будзе паказвацца ў кінатэатры «Ракета» два тыдні, да 10 верасня. У гэтыя дні можна будзе разглядаць трыумф турэцкага кінематографа бліжэй, хоць у стварэнні карціны ўдзельнічалі таксама Францыя і Германія.

Другім фільмам, які прыцягнуў нашу увагу, з'яўляецца дзіцячая прыгодніцкая і, да таго ж, фантастычная карціна кінастудыі «Беларусьфільм» «Неверагоднае перамышчэнне». Рэжысёрам стаў дакументаліст Аляксандр Ансімаў, для якога карціна стала дэбютам у ігравым кіно.

«Неверагоднае перамышчэнне» — адзін з трох дзіцячых фільмаў кінастудыі, прадстаўленых за апошні год. Два з іх — «Кін-дэрвілейскі прывід» і «Цуда-востраў, або Палескія рабінзоналы» ўжо дэманстраваліся ў кінатэатрах і адзначыліся на некаторых кінафестывалах.

Гэта фільм, дзе сустракаюцца дзве эпохі: сярэднявечча ў асобе навукоўцы і лекара Парацэльса і сучасны Мінск, куды вучоны неверагодным чынам перамысціўся. Разам з ім у сферу дзеяння выпадковай машыны часу трапілі і браты-каталікі (рэлігійныя фанатыкі), якія сачылі за Парацэльсам, каб арыштаваць яго як ерэтыка. Але не выйшла: мінскі школьнік Ваня Фёдаруў нешта нахімічыў са сваім камп'ютарам і сістэма прывяла сярэднявечных гасцей у мінскую кватэру. Іх прыгоды, абыграныя смешна і дынамічна, сталі асноўнай канвай фільма.

З той нагоды, што мы апырылі цікавіма беларускім кіно (праўда ж?), з 1 верасня ўжо можна глядзець «Неверагоднае перамышчэнне» у мінскіх кінатэатрах.

Да слова, мы раней пісалі пра дэбютны ігравы фільм Аляксандра Ансімава. Рэцэнзію «Інквізітары і рокеры — сама дабрня» можна знайсці на сайце газеты.

Ірэна КАЦЯЛЮВІЧ

■ Фестывалі

ЕЖА ДЛЯ РОЗДУМУ Ў ПАРКУ ГОРКАГА

Прайсці міма гэтай падзеі ў парку Горкага было проста немагчыма. І прычына гэтага — пахі гастронамных страў. Справа ў тым, што там адбываўся ўжо трэці Міжнародны кулінарны фестываль Смачнага блога. Усе, хто прыйшоў, маглі ўбачыць майстар-класы знакамітых кухараў, паказальныя выступленні, дэгустацыі, конкурсы, канцэрт. Аматыры гатаваць маглі паспрабаваць паўтараць за прафесіяналамі.

У рамках фестывалю праходзіў другі Рэспубліканскі кулінарны турнір «Залаты Кіцель-2014». Прафесійныя кухары з усіх куткоў Беларусі прыехалі, каб спаборнічаць за званне найлепшага. Кухня была абсталявана так, каб усё адбывалася пад пільным наглядам суддзяў і гледачоў. Такім чынам была магчыма не толькі паназіраць за спаборніцтвам, а яшчэ і дадаць новыя рэцэпты ў сваю кулінарную скарбонку. Кухары неаднаразова заяўлялі, што амаль усе стравы магчыма прыгатаваць дома. Таксама варта адзначыць, што кожны з удзельнікаў павінен быў зрабіць дзве порцыі — для суддзяў і гледачоў.

Сёлета кухары даказвалі свой прафесіяналізм не толькі ў гатаванні смачных страў, але і ў валоданні нажом: перамагаў той удзельнік, хто паспяваў нарэзаць больш цыбулі.

Сяргей НІКАНОВІЧ, фота аўтара



Даты | Падзеі | Людзі

1762 год — нарадзіўся Ян Руствэм, вядомы беларускі жывапісец, педагог. Яго творчасць была звязана з мастацкім жыццём Беларусі і Літвы. Вучыўся ў Варшаве і Германіі. У 1798-1832 гг. выкладаў у Віленскім універсітэце. Рэарганізаваў сістэму навучання ў Віленскай мастацкай школе. Падрыхтоўка ў гэтай школе давала магчымасць таленавітай моладзі Беларусі, Літвы і Польшчы паступаць у мастацкую акадэмію. У 1820-1822 гг. у школе вучыліся 45 жывапісцаў і 16 скульптараў, сярод якіх было шмат выхадцаў з Беларусі. Выхаванцамі школы былі В. Ваньковіч, Я. Дамель, Н. Орда, І. Хруцік і іншыя. Сам Руствэм працаваў пераважна ў жанры партрэта. Ён аўтар шматлікіх аўтапартрэтаў, партрэтаў Т. Зана і іншых, акварэляў. Памёр у 1835 годзе.

1896 год — нарадзілася Файна Ранейская, вялікая руская актрыса. «Яна можа усё!» — гаварылі пра Ранейскую сучаснікі. Яна іграла неперайздзена. Яе ролі нельга ўявіць у чым-небудзь іншым выкананні, хоць у Файны Георгіевы не было спецыяльнай адукацыі. Яна скончыла сярэднюю школу, а ў ВУНІ ніколі не вучылася. Непрыкметную і несамавітую дзяўчыну нікуды не прымалі, сумняваючыся ў яе здольнасцях. Але пасля першага ж фільма «Мара» ёй апладзіраваў



знакаміты амерыканскі пісьменнік Тэадор Драйзер, а прэзідэнт Злучаных Штатаў Франклін Рузвельт сказаў: «Ранейская — вялікая актрыса». На гэтай ацэнцы аднадушна сыхлілі і рэжысёры, і крытыка, і гледачы. Рэдакцыя штогадовай энцыклапедыі «Хто ёсць хто», якая выдаецца ў Лондане, у 1992 годзе ўключыла Ранейскую ў лік дзесяці самых лепшых актрыс XX стагоддзя.

1944 год — 70 гадоў таму нарадзіўся Базыль Васільевіч Пальчэўскі, беларускі вучоны ў галіне педагогікі, доктар педагогічных навук (1988), прафесар (1989). У 1967 годзе скончыў Беларускі політэхнічны інстытут, працаваў у ім. З 1992-га — у Акадэміі паслядыпломнай адукацыі (прафэктар), з 1995-га — галоўны рэдактар часопіса «Тэхнічная адукацыя», з 1999 года працуе ў Нацыянальным інстытуце адукацыі. Аўтар навуковых прац па пытаннях метадалогіі, тэорыі адукацыі, праектавання тэхналогіі навучання, падрыхтоўкі навукова-педагагічных кадраў вышэйшай кваліфікацыі.

Было сказана

Янка НЕМАНСкі, пісьменнік, публіцыст, вучоны-эканаміст:
«**Былае часта, што сярод чартапалоху расце кволая кветка званочка, якая разам з ім падлягае ганьбе і тым жа часам сама натыкаецца на яго вострыя шпількі.**»

Незалежна ад таго месца, якое яны займаюць у жыцці, гэтыя людзі заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу простаму чалавеку, няўдачніку. Іх цяжка западозрыць у эгаізме, але іх дзейнасць усё ж далёка не бескарысліва. У барацьбе з недахопамі свету яны, самі таго не заўважаючы, могуць паступова пераўтварыцца ў людзей, якіх вечна бурчаць, усім незадаволеныя. Ім неабходна адчуваць, што яны незаможныя. Яны не ўмеюць дараваць крыўду. Актыўны ўдзел у справах іншых даламагае ім не толькі заваяваць аўтарытэт, але і садзейнічае росту асабістага дабрабыту. Важна, каб яны зразумелі, які цесна іх лёс звязаны з лёсам ім падобных, і толькі ў такім выпадку яны сваім талентам знойдуць належнае выкарыстанне.

НАРОДЖАННЯ 27 жніўня

СЁННЯ

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	— 6.08	20.12	14.04
Віцебск	— 5.55	20.05	14.10
Магілёў	— 5.59	20.03	14.04
Гомель	— 5.59	19.56	13.57
Гродна	— 6.24	20.27	14.03
Брэст	— 6.28	20.24	13.56


Месяц
Маладік 25 жніўня.
Месяц у сузор'і Дзевы.

Імяніны
Пр. Еўдакіі, Аляксея, Аркадзія, Васілія, Мікалая, Фёдара, К. Монікі, Тодара, Цэзара, Юзафа.



Фота Анастасіі КЛЕПІЧУК

ЗАЎТРА



...у суседзях

ВАРШАВА +18..+20°C	КІЕЎ +13..+15°C	РЫГА +15..+17°C
ВІЛЬНЮС +17..+19°C	МАСКВА +18..+20°C	С.-ПЕЦЯРБУРГ +13..+15°C

УСМІХНЕМСЯ

— Ведаеш, што самае крыўднае, калі варэнкі гатуеш?
— Што яны разварваюцца?
— Не.
— А што?
— Калі вада ўскіпела, адчыняеш халадзільнік, а варэнкі няма.

Усе разводы пачынаюцца са слоў «Давай пажэнімся!»

Адэса.
— Сёма, ты што, на спатканне сабраўся?
— Так!
— А без кветак чаго?
— А ў мяне-такі трусцы ў рамонкі.



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛІНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТАРСТВАМ ІНФАРМАЦЫЙНАЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар **КАРПЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч**.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛІГІЯ: Н. ДРЫПА (намеснік галоўнага рэдактара), Н.КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯХОВІЧ (першы намеснік дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦИМОШЫК.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда» АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

Тэлефон: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); адрэсаў: пісьмаў — 287 18 64, падліку і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 292 05 82, аддзелаў за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31, на Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыі: 287 18 81.

http://www.zvyazda.by; ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: info@zvyazda.minsk.by, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zvyazda.by

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя на сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, назначаныя гэтым значком, носзяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адлюстравана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку» ЛП № 02330106 ад 30.04.2004.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 19.878. Індэкс 63850. Зак. № 3478.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нумар падпісаны ў 19.30
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26 жніўня 2014 года.